

ЗОР-3
1844

Л

*Ба 05
3229*

**РАБОТНІЦА
І СЯЛЯНКА**

№ 9 ВЕРАСЕНЬ 1956



ОЙ, ПАЙДУ Я, ВЫЙДУ



Moderato

m f *3/4*

Ой, пай-ду я,

вый-ду ў то-е по-ле дзя-ка-са дзя-чы-

хор

вый-ду я,

вый-ду ў то-е по-ле дзя-ка-са дзя-чы-

для заканчнння

лён куд-ра - вый-ду я,

по-ле // ні - ца.

pp

Sheet music for the song "Oй, пайду я, выйду". The music is in 3/4 time, dynamic *m f*, key signature 3 sharps. The vocal part starts with "Ой, пай-ду я," followed by a chorus "вый-ду ў то-е по-ле дзя-ка-са дзя-чы-", which is repeated. The vocal part continues with "вый-ду я," followed by the same chorus again. The music ends with a section for the choir labeled "для заканчнння" (for conclusion), featuring the lyrics "лён куд-ра - вый-ду я," and "по-ле // ні - ца." The dynamic at the end is *pp*.

Словы А. РУСАКА
Мелодия С. РЫУКИНА
Апр. Гр. ПУКСТА

Ой, пайду я, выйду,
Выйду ў тое поле,
Дзе краса-дзяўчына
Лён кудравы поле.

Лён кудравы поле,
Голасна спывае,
Песняю чароўнай
Сэрца закранае.

Ой, пайду я, выйду
Ярам на нізіну,
Павяду па гонях
Дужую машину.

Павяду машину,
За гарою стану,
Паслухаю песню,
На дзяўчыну гляну.

Сонца на заходзе,
Блізка вечарынка.
Ой, скажы, кудою
Пойдзеш ты, дзяўчынка?

Ці каля дубравы,
Ці каля крыніцы
Павяду дадому
Цябе, чараўніца?

На першай старонцы вокладкі: навучэнкі Смалевіцкага вучылішча механізацыі сельскай гаспадаркі № 24 (Мінская вобласць) комісарства Ганна Шкель (злева) і Лілія Курко на занятках па ваджэнню трактара. Скончыўшы вучылішча, яны паедуць працаўаць у раёны асваення цалінных зямель.

Фото М. Мінковіча.

На чацвёртай старонцы вокладкі: Фотаэшюд М. Аナンына.

Поспеху ў рабоце, таварышы калгасніцы!

Кожны ведае, якую вялікую ўвагу ўдзяляе Комунальная партыя ўздыму сельскай гаспадаркі. У калгасах і соўгасах працуе навейшая тэхніка. За тры гады на 37 мільёнаў гектараў павялічыліся ў краіне пасяўныя плошчы. У сельскую гаспадарку ўліліся спрактыкаваныя кадры. Приняты заходы для павышэння матэрыяльнай зацікаўленасці калгаснікаў у развіціі грамадской вытворчасці.

Зараз у наяўнасці вынікі гэтай вялікай работы. Ніколі яшчэ наша краіна не збрала столькі збожжа, як сёлета. Толькі адна Расійская Федэрацыя абавязалася засыпаць у дзяржаўныя засекі не менш двух мільярдаў двухсот мільёнаў пудоў збожжа. Гэта столькі, колькі раней ссыпала ўся краіна. Высокое абавязацельства паспяхова выполнена.

З вялікім патрыятычным уздымам ідзе бітва за збожжа і на палях нашай рэспублікі. У ёй выяўляюцца тысячы і тысячы новых перадавікоў. Асаблівая роля ў бітве за высокі ўраджай належыць механизатарам. Сёлета на калгасных палях рэспублікі працуе звыш 7 800 збожжавых камбайнаў, каля 15 000 конных жняярак, 4 700 лёнацерабілак і лёнакамбайнаў.

У гарачую пару людзі даражажаць кожнай хвілінай. Ю. Савянок з Рудакоўскай МТС сёмы год працуе на камбайні, з года ў год нарощваючы тэмпы. Да 20 жніўня яна ўбрала 300 гектараў збожжавых і выйшла пераможцай у соціялістычным спаборніцтве.

Добра прайшла ўборка збожжа ў калгасе «За Радзіму» (Гомельскі раён), дзе старшынёй Паліна Нікандраўна Кавалёва. Тут не перашкодзіла нават дрэннае надвор'е. Убрали і абмалацілі ўраджай у сціслыя тэрміны. Калгас адным з першых у раёне разлічыўся з дзяржавай па збожжапастаўках. Што-ж спрыяла поспеху? Перш за ўсё свядомыя адносіны калгаснікаў да справы, правільнае выкарыстанне тэхнікі і галоўнае — працоўная дысцыпліна. Кожны дзень на ўборку выходзіла каля двухсот жанчын. Асабліва старанна працевалі, як і многія іншыя. Варвара Мацвеўна Мацік, Ірына Нікалаеўна Бугаўская, Мар’я Яфімаўна Прыходзька. Яны не пагаржалі ніякай работай і заваявалі заслужаную пашану.

Дружна ўбрали ўраджай і ў калгасе імя Варашылава Свяцілавіцкага раёна. Старшыня калгаса, трывцаціцісячніца Ніна Спрыданаўна Мярдова расказвае, што жанчыны паказваюць выдатныя ўзоры працы. Асабліва радуе тое, што перадавымі з’яўляюцца не толькі адзіночкі. Штодзённа на поле выходзяць 250 жанчын, і кожная стараецца як найлепш працеваць.

Нажаль, далёка не ва ўсіх калгасах добра наладжана працоўная дысцыпліна. Нядайна ў газеце «Звязда» было апублікована пісьмо членаў калгаса

імя Варашылава Магілёўскага раёна Ф. Церахавай, В. Старавойтава, А. Прывалевай і С. Панцялеевай. Яны з горыччу рассказваюць пра дрэнныя справы ў калгасе. На ўрадлівай зямлі вырошчаюцца ніzkія ўраджай, запушчана жывёлагадоўля. У чым-жа зло? Перш за ўсё ў вельмі дрэннай дысцыпліне. Гультаям тут раздолле. Летась з 783 калгаснікаў 383 не працевалялі ні аднаго працадня. І сёлета справы не лепш: у першым поўгоддзі не працевала 150 чалавек. Адкуль-же ўзяцца высокаму працадню, калі за спіной сумленных калгаснікаў хаваюцца гультаі? Тым часам калгас імя Комінтэрна, які знаходзіцца ў тым-же раёне, праславіўся на ўсю рэспубліку і за яе межамі і высокімі ўраджаямі, і паказальнай жывёлагадоўляй, і багатым працаднём. Зусім правільна аўтары пісьма заклікаюць стварыць вакол гультаёу абставіны нецярпімасці.

ЦК КПБ абавязаў абкомы і райкомы партыі абмеркаваць гэтае пісьмо ў партыйных і комсамольскіх арганізацыях калгасаў, на агульных сходах калгаснікаў і механизатаў. Пытанне аб працоўнай дысцыпліне — самае насутнае, самае хвалюючае. Трэба вывесці, як гаворыцца, за вушка на сонейка кожнага, хто любіць пажыць за чужы кошт. Бо з-за гультаёу і дармаедаў зніжаюцца вынікі працоўных намаганняў сумленных калгаснікаў.

Аматараў лёгкага жыцця яшчэ многа ў калгасах. Соф’я Іванаўна Гаціла (калгас імя Молатава Нясвіжскага раёна) мае сёлета толькі 20 працадзён. Хто-ж перашкаджае ёй працеваць? Можа маленькія дзецы? Не, дзецы яе ўжо дарослыя. Можа слабое здароўе? Не, на здароўе Гаціла не можа паскардзіцца. Проста жанчына не хоча працеваць. У тым-же калгасе жыве яе цёзка Соф’я Сямёнаўна Гаціла. Гэтай сумленай жанчыне налічана ўжо 210 працадзён за работы на полі. За 5 месяцаў калгаснікі атрымалі авансам па 3 рублі на працадзень. А маглі атрымаць значна больш, каб не такія «калгаснікі», як С. І. Гаціла або Вольга Жураўская, якая за гэты год мае толькі... 15 працадзён. Няўжо старшыня арцелі тав. Шаніна, якая німала папрацевала над упарадкаваннем гаспадаркі, не можа разам з сумленымі калгаснікамі ўздрейнічаць на людзей, якія ганьбяць калгас?

Зараз у калгаснай вёсцы непачаты край работы. Ідзе сяўба азімых культур, малацьба збожжавых, рассціл і апрацоўка лёну, сіласаванне і ўборка кукурузы. Пачынаюць ужо капаць бульбу, якая сёлета ўдалася на славу. У такі час, якія ніколі, дорага кожная пара рабочых рук.

Таварышы калгасніцы! Уся краіна ў гэты гарачы час сочыць за вашай работай. Накіруйце-ж свае працоўныя намаганні на паспяхове завяршэнне сельскагаспадарчага года. Сумленная праца прынясе заможнасць і шчасце кожнай сям’і.

05/3229
Ба



Лёгка нясе свае воды Прывпяць. Добра адпачыць на яе прасторах, пакатаца на лодцы. Сям'я Яўгеніі Францаўны праводзіць выхадны дзень на беразе ракі.

КІЛОМЕТРАХ у трох ад цэнтра Мазыра, на самым беразе многаводнай Прывпяці, у квітнеючым садзе стаіць маленькі домік. Дарожка перад домам і алеі саду старанна падмечены, пасыпаны пяском. Ствалы дрэў пабелены, падвязаны да падпорак.

Што за руплівы гаспадар жыве ў гэтым доме? Хто так любоўна даглядае сад?

Дом і сад над Прывпяцю мае шмат клапатлівых гаспадароў! Тут жыве сям'я сталяра Мазырскай мэблевай фабрыкі Сяргея Яфрэмавіча Кніжонка. Немалая сям'я — з дванаццаці чалавек. Ужо цесна стала ў доміку, і гэта непакоіць маці. Але нічога: фабком абяцаў адпусціць лес, а сваіх будаўнікоў хапае. Чатыры сталяры ў доме як-небудзь справяцца. І Яўгенія Францаўна спяшае на кухню гатаваць абед. Хутка мужчыны вернуцца, трэба іх накарміць.

У пакоі, на маленькой табурэтцы, якая амаль схавалася за расцягнутымі мяхамі гармоніка, сядзіць чорнавокі хлопчык і, перабіраючы пальчикамі па клапанах, нешта старанна наігрывае. Галава музыкі схілілася на плячо, быццам прыслухоўваеца да мелодыі, што выпльвае з-пад пальцаў. Гэта самы малодшы прадстаўнік сям'і Кніжонкаў — Геня. Ён зараз адзін з дзяцей у доме. Астатнія — хто на работе, хто ў школе, хто ў дзіцячым садзе.

На сценах — партрэты,

Шчасце маці

сямейная фатаграфія. На адной з іх — уся сям'я: бацькі ў акруженні дзесяці дзяцей. На другой — дзяцей толькі дзевяць. Не было старэйшага, Вовы, які служыў тады ў арміі. А вось таксама толькі дзевяць: у армію пайшоў ужо і Віця, а Вова прыехаў у адпачынак. Вось ён сядзіць, абнімаючы за плечы маленьку сястрычку Жэню. Цяпер абодва браты вярнуліся з арміі і працуяць на той-же фабрыцы, дзе і бацька. Там-же працуе і трэці брат — Жонік, Валік і Артур вучачца ў сёмым класе, Тома ў шостым, Ліля ў другім, Жанна і Сярожа ходзяць у дзіцячы сад, а маленькі Геня пакуль дома, з мамай.



Не толькі дома, а і на вытворчасці бацька сям'і Сяргей Яфрэмавіч навучае сваіх дзяцей. Віктар і Жонік — члены яго брыгады.

Яўгенія Францаўна, падбіраючы пад касынку чорныя з рэдкай сівізной валасы, пяшчотна ўсміхаецца:

— Гэта Віця на Далёкім Усходзе фатаграфаваўся. Не забывалі сыны маму: часта пісалі... А тут дзяўчынкі...

Цёплы ветрык калыша на акне лёгкія фіранкі, з Прывпяці даносяцца паходныя гудкі, а ў маці свае, матчыны думы.

— Яўгенія Францаўна, вы задаволены сваімі дзецьмі?

Жывая чорныя очы здзіўлена ўскідваюцца:

— Якая-ж маці не задаволена сваімі дзецьмі? Я проста скажу: за сваіх дзяцей чырванець не даводзілася. Старэйшыя сыны з гонарам адслужылі ў арміі, абодва прынеслі падзякі. На фабрыцы яны таксама не на апошнім рахунку. Вову комсамольцы выбралі сваім сакратаром. Добрыя дзецы. Кожную раніцу я збіраю «Брыгаду Кніжонкаў», потым доўга гляджу ў акно, як яны ідуць на работу: бацька і троє сыноў.

Артур і Валік па гаспадарцы стараюцца: і карову пасуць, і сад даглядаюць. Сад завялі, як пасяліліся ў гэтай хаце. Цяпер кожнае лета ў нас і яблыкі, і груши, і слівы. Ды і ягад усялякіх. Не трэба дзецям па чужых садах лазіць. Хлопцы-ж, ведаеце, які народ? Ну, на маіх людзі не скардзяцца.

За акном — шум і тупат. Дзвёры шырокія расчыняюцца, і на парозе

з'яўляюцца троє. Гэта Ліля прывяла з дзіцячага сада Жанну і Сярожу. Дзеци кідаюцца да маці і наперабой паведамляюць:

— А ў нас сёння на абед марожанае давалі!

— А я вучылася на раялі іграць!

Геня кінуў гармонік і круціца каля старэйшых, потым не вытрымлівае і ўрачыста заяўляе:

— А мне мама баян купіць!

— Гэта яго даўняя мара,— смецца маці.— Яму — баян. Жанна просіць раяль. Ліля чакае новую прыгожую сукенку. Старэйшым то кашулю, то гальштук... Вось і падумайце: калі толькі па адной пары чаравікаў прыдбаць кожнаму, дык і то штомесячна трэба купляць; а хлопцы маладыя, апранутца лепш хочуць. Цяжкавата бывае. Бацька і сыны зарабляюць нядрэнна, дзяржава дапамагае. Але-ж і трэба нам нямала. Хутка падрастуць малодшыя, тады зажывем. Потым старэйшыя пажэніцца, і стану я «бабкай-гераіні», а, магчыма, і да прабабкі дажыву. Нічога дзіўнага. Цяпер і прабабкай можна жыць: дзеци і дзяржава не дадуць у крыўду.

Яўгенія Францаўна смецца, і пазіраючы ў акно, гаворыць:

— А вось і мая брыгада ідзе!

— Як гэта невядома? — у жарт злуецца Сяргей Яфрэмавіч.— А гэта што?! — і ён кладзе перад жонкай пачку грошай.

За ім такія-ж пачкі кладуць па чарзе і троі сыны.

— Ну, бачу, бачу — зарабілі. Прыдзеца накарміць. Ідзіце мышца.

Валодзя, схапіўшы вёдры, скочыў па ваду, а Віця, закасаўшы рукавы, мые малых.

— Эх, ты! А яшчэ гарманіст! Глядзі, які мурзаты! — з дакорам



Малодшыя сыны, Геня і Сярожа, сваволілі ў сене.

У хату ўваходзіць высокі хударльвы мужчына з рэдкім бялявымі валасамі — гэта сам Сяргей Яфрэмавіч. За ім па росту — сыны: старэйшы Вова, малодшы Віця і шаснаццацігадовы Жонік.

— Ну, маці, сустракай работнікаў чым-небудзь смачным!

— Не ведаю, ці варта вас карміць... Невядома, як працевалі.



гаворыць ён, змываючы шэрыя разводы са шчок Гені.

— Гэта мы з Пецькам свістулькі рабілі, а яны мажуцца, — тлумачыць хлопчык, стараючыся ўберагчы нос ад бязлітасных рук старэйшага брата.

— З чым вас і віншую. Значыць і Пецька такі-ж прыгожы. А дзе ён? Давай і яго сюды! — «страшным» голасам крічыць Віця.

У кухню ўваходзіць худзенькі,



А вось і Жанна! Сёлета яна ўпершыню пайшла ў школу.

Не толькі згатаваць, але і прадукты купіць — кло-пат Яўгеніі Францаўны (справа).



З ахвотай чысцяць рыбу Тамара і Валік.

беленькі хлопчык, крыху старэйшы за Геню. Ён зусім не падобны да смуглых, чарнявых дзяцей Кніжонкаў.

Гэта старая сяброўка Яўгеніі Францаўны прыслала да яе пагасціць свайго адзінага сына.

— У нас ён і непрыкметны. Усёроўна, што дзесяць, што адзінаццаць, — цёпла смяеца Яўгения Францаўна.

— Але як вы спраўляецеся? Такая сям'я, сад, карова, гаспадарка...

— Вядома, не так проста, але і не так страшна, як думаецца. Дзе-ци дапамагаюць.

— Так, але ў вас амаль усе мужчыны.

— А вы думаецце, мае мужчыны саромеюцца працаўца на гаспадарцы? Валодзя і Віця не дадуць мне вядра вады прынесці. І падлогу мыюць, і за малодшымі наглядаюць. А ў садзе мы вечарамі ўсёй сям'ёй корпаемся.

Сыны нават радыё на кухню мне правялі: «Каб ты, мама, не адставала ад жыцця, калі абед гатуеш». Увечары я шыю або цырую, а яны мне газеты чытаюць. Так што ад жыцця і я не адстаю. Ды і сама часам у газету пішу, калі якія непаладкі заўважу.

Пасля работы Сяргей Яфрэмавіч з сынамі, Уладзімірам і Віктарам, кладуць яшчэ адно бервяно. Хутка будзе новы дом.

— Дапамаглі ма-ме па гаспадарцы, а цяпер час і за ўрокі, — гаворыць Артур Валіну.



Фото П. Нікіціна.



Яўгенія Францаўна, задуменна пагладжаючы круглу галаву Гені, гаворыць:

— Наша партыя і ўрад вынеслі мудрае рашэнне: узнагароджваць жанчын, якія маюць дзесяць дзяцей, ганаровым званнем «Мацігерайнія». Не думайце, што я хачу пахваліцца. Кожная жанчына,

якая выхавала нават адно дзіця, ведае, што гэта за праца. Асабліва калі разумееш, што выхаваць дзяцей трэба сапраўднымі людзьмі. Па радыё ўсё гавораць: «Жанчыны-маці павінны змагацца за мір!» А хіба можна за яго не змагацца? Вось у мяне сем сыноў ды трыв дачкі. Хіба не сціскаеца сэрца ад аднаго слова «вайна»? Мне здаецца, што горла перагрызла-б таму, хто сказаў-бы, што хоча вайны. Мы хочам міру, каб гада-ваць дзяцей.

З саду дзанеслася звонкая пе-сня. Гэта Артур і Валік вярталіся дадому.

— Вось і хлопчыкі вярнуліся. Цяпер уся сям'я ў зборы. Можна і за стол.

І Яўгенія Францаўна заходзіла каля стала.

Н. КУЛАГІНА



СПАРТАКІЯДА ДРУЖБЫ

М. ИТКІНА,
рэкардсменка свету, чэмпіёнка
СССР і Еўропы

Дванаццаць дзён — з 5 па 16 жніўня — у Москве, на Цэнтральным стадыёне ў Лужніках праходзілі буйнейшыя спаборніцтвы нашага часу — Спартакіяда народаў СССР. Звыш 9 тысяч спартсменаў настойліва змагаліся за ганаровыя прызы Совета Міністраў СССР, спаборнічаючы па 21 віду спорту. На Спартакіядзе выступалі зборныя каманды ўсіх саюзных рэспублік, Москвы і Ленінграда, спартсмены звыш сарака нацыянальнасцей.

Гісторыя совецкага спорту не ведае такіх масавых і грандыёзных спаборніцтваў. Спартакіяда народаў СССР была сапраўднымі святам совецкага спорту, святам маладосці, сілы, здароўя.

Зборная каманда Москвы заняла першае месца і заваявала першы прыз Совета Міністраў СССР. Прыймы Совета Міністраў СССР атрымалі таксама каманды РСФСР і Ленінграда, якія занялі другое і трэцяе месцы. Чатвёртая месца заняла каманда Украіны, пятае — Грузії, шостае — Эстоніі. Спартсмены Беларусі выступілі ніжэй сваіх магчымасцей. Яны занялі толькі сёмае месца.

Мне давялося побываць і выступаць на спаборніцтвах у многіх гарадах Совецкага Са-

юза. Побывала я і выступала на многіх стадыёнах еўрапейскіх краін. Некаторыя стадыёны Еўропы здзіўлялі нас, совецкіх спартсменаў, сваімі размерамі і абсталяваннем. Але тое, што мы ўбачылі на Цэнтральным стадыёне імя В. I. Леніна ў Лужніках, не можа парадунаца ні з чым. Гэта не праста велізарны стадыён і нават не праста велізарнае спартыўнае збудаванне — гэта сапраўдны горад спорту.

Усяго 450 дзён спартрэбілася будаўнікам, каб узвесці гэтае

збудаванне. Плошча Цэнтральнага стадыёна займае 180 гектараў. Тут размясцілася 130 спартыўных збудаванняў: 11 футбольных палёў, 16 волейбольных пляцовак, 29 тэнісных кортаў, 15 баскетбольных пляцовак, 4 лёгкаатлетычныя бегавыя дарожкі, 14 сектараў лёгкай атлетыкі, 21 зала для заняткаў рознымі відамі спорту, 4 басейны, 2 зімовыя палі для хакея, 5 вялікіх каткоў для адначасовага катання 25 тысяч канькабежцаў. Галоўны стадыён мае трывуны на 103 тысячи месц. Усё тут абсталявана па апошняму слову тэхнікі.

Здзіўляюць маштабы праведзеных работ. Тэрыторыя Лужнікаў паднята на 1,5—2 метры. Рэчышча Москвы-ракі расши-

рана ўдвая. Плошча стадыёна ператворана ў квітнеючы парк. Тут высаджана 40 тысяч дрэў ва ўзросце ад 7 да 50 год, 250 тысяч кустоў, зроблены вельмі прыгожыя клумбы, газоны, алеи.

Бадай, самым выдатным вынікам Спартакіяды з'яўляецца паспяховае выступленне маладых спартсменаў. Сярод чэмпіёнаў ніколі яшчэ не было столькі маладых, нядаўна зусім невядомых спартсменаў і спартсменак.

Нечаканасцю для многіх было паражэнне былых чэмпіёнак і рэкардсменак краіны і перамога маладых плаўцуў: кіеўскай школьніцы А. Каваленка, сталінградкі Г. Камаевай і гаркаўчанкі З. Плішкінай, здолльнай эстонскай спартсменкі У. Ваог і іншых. Новыя чэмпіёны з моладзі з'явіліся і сярод мужчын. У плаванні на 1500 метраў перамог 17-гадовы школьнік са Львова Генадзій Андросаў.

Выключна вострай была барацьба па лёгкай атлетыцы, у якой прымала ўдзел 1500 лёгкаатлетаў. З вялікай увагай сачылі гледачы за паядынкам двух прэтэндэнтаў на залатыя

медалі: Александры Чудзінай і Ніны Вінаградавай. А. Чудзіна не ведала паражэнняў у спаборніцтвах па жаночаму пяцібор'ю. У мінулым годзе ў яе з'явілася сур'ёзная саперніца ў асобе Н. Вінаградавай. Маладая спартсменка была не толькі дастойнай канкурэнткай, але і палепшила свой сусветны рэкорд. Праўда, у tym-же годзе А. Чудзіна вярнула сабе рэкорд. І вось на Спартакіядзе маладая ленінградка Н. Вінаградава зноў адваявала першынство і залаты медаль чэмпіёнкі СССР, зноў устанавіла сусветны рэкорд, набраўшы ў пяцібор'і 4767 ачкоў. Другі залаты медаль з рэкордам краіны Ніна Вінаградава заваявала ў спаборніцтвах па бар'ернаму бегу на 80 метраў, паказаўшы час 10,7 секунды.

Другая маладая ленінградская спартсменка Г. Папова устанавіла новы ўсесаюзны рэкорд у бегу на 100 метраў — 11,5 секунды.

Добра выступілі на Спартакіядзе многія беларускія спартсменкі. Майстар спорту Яўгенія Гурвіч устанавіла новы рэкорд рэспублікі ў бегу на 80 метраў з бар'ерамі. Яе вынік

— 11,1 секунды. Мне пашанцавала стаць чэмпіёнкай Совецкага Саюза ў бегу на 200 метраў. Гэтае высокое званне дадалася нялёгка. Мая сяброўка па камандзе, Вольга Кошалева, і прадстаўніца каманды РСФСР, Вера Югава, адсталі на фінішы ўсяго на 0,2 секунды.

Беларускай камандзе ў складзе Страх, Калеснікавай, Іткінай і Кошалевай удалося два разы абнавіць рэкорд рэспублікі ў эстафетным бегу 4×100 метраў. Каманда плаўчых у складзе Нікалаевай, Крыловай, Бабковай і Пісарчык палепшила рэкорд БССР у эстафеце 4×100 метраў вольным стылем.

На Спартакіядзе нароадаў


СССР было ўстаноўлена 355 новых рэкордаў саюзных рэспублік. 16 рэкордаў рэспублікі абнавілі спартсмены Беларусі.

Спартакіяды нароадаў СССР яшчэ больш умацавала дружбу нароадаў Совецкага Саюза, была сапраўдным аглядам, сведкай новага ўздыму фізкультуры і спорту ў краіне.

Урачыстае адкрыццё Спартакіяды нароадаў СССР на новым стадыёне ў Лужніках. На здымку (знізу): калона сцяганосцаў усіх брацкіх рэспублік.

У эстафетным бегу за зборную краіны выступілі дзве беларускія спартсменкі. На здымку (у авале): Вольга Кошалева пераадае эстафетную палачку Мар'Іткінай.

Фото В. Гундорына



СЭРЦА ЦЭХА



Маладыя работніцы-вучаніцы Лілія Трашчанка і Эма Мядзведская ў тэхнічным кабіненце фабрыкі.

ЦЯЖКА ўспамінаць першыя няўдачы ў жыцці. Не ўспамінае іх і Любоў Акімаўна. Вядома толькі, што год шэсць назад прыйшла яна на трыватажную фабрыку швачкай, змяніўшы сваю ранейшую спецыяльнасць, якая прышлася ёй не па душы.

Уступіўши ў каляю новых абавязкаў, яна, аднак, не магла перамагчы ў сабе пачуцця нейкай непаўнаты. Якіх-ж яе надзея не апраўдала фабрыка? А магчыма, сям'я? Не, дома ўсё было ў парадку. Любоў Акімаўна глядзела на сваю пасталеўшую дачку і думала:

«Хутка адляціць з роднага гнязда. А куды?»

Нібы адгадаўшы матчыны думкі, Іра сказала:

— Рашила падаваць у тэхнікум лёгкай прамысловасці. Можа разам будзем працаўца?

— А вучыцца разам хо-чаш? — спытала ў яе маці сваім мяккім голасам, і адразу ёй стала лёгка, нібы знайшлося тое, што так непакоіла: вучыцца! Вядома, трэба вучыцца!

Разам з дачкой Любоў Акімаўна паступіла ў тэхнікум. Вучыцца зараз завочна на чацвёртым курсе. Іра — таксама на чацвёртым.

...Два гады назад Любоў Акімаўна не ведала, што ёй прыдзецца ўзначаліць творчы калектыў. Як і раней, была швачкай. Працаўала, як кажуць, з душой.

У тыя дні фабрыка атрымала заданне — асвоіць вырабы з шаўковага трыватажу. Цэху патрэбны былі не толькі спрактыкаваныя майстры, але і людзі, здольныя распрацаўваць фасон, падабраць упры-

гожанне — словам, стварыць прыгожыя, зручныя жаночыя касцюмы, жакеты, бялізну, тэніскі. І вось лепшыя работніцы цэха (швачка Любоў Акімаўна Сакалова — чалавек з выключным мастацкім густам, Клаудзія Георгіеўна Вайчунас — спрактыкаваны інструктар-закройчыца і швачка Ліна Цітаўна Салаўёва — брыгадзір-вышивальчыца, вялікі майстар мастацкай

вышивкі шоўкам на машыне) склалі тое ядро, з якога з часам вырасла эксперыментальная лабараторыя.

Швейны цэх атрымаў ад трыватажнікаў палатно. Трэба было закройваць. І тады з рук Клаудзіі Георгіеўны Вайчунас выйшлі першыя мадэлі гарнітураў жаночай бялізы.

...Калісьці яна вучылася майстэрству ў мастака-мадэльера. Але ўжо шмат год не працаўала над стварэннем новых рэчаў. Ды і то сказаць — гады змянілі і фасоны, і матэрыялы, і патрабаванні. На фабрыцы была неспрактыкаваная моладзь. Як спатрэблілася тады закройчыцы Клаудзіі Георгіеўне набытыя калісьці веды! Без лішніх назойлівасці яна працавала свае прапраўкі ў распрацаўваныя тэхнолагамі чарцяжы, ахвотна дзялілася ведамі і сама іх падаўняла.

На нашых прадпрыемствах не застаецца незаўажаным добры работнік, умелы спецыяліст. І Клаудзія Георгіеўна хутка стала брыгадзірам, по-тym майстрам швейнага цэха. Цярпіліва вучыла моладзь.

— Акуратнасць — галоўная якасць швачкі, — часта гаварыла яна сваім вучаніцам... І зараз у работе лабараторыі Клаудзія Георгіеўна асабліва прытрымліваецца гэтай якасці.

Каб стварыць зграбную мадэль, трэба мець добры густ, любіць і бачыць прыгожае, умець спалучаць яго з простым. Мастак не павінен забываць і аб тым, што адзежа павінна быць зручнай, не абмѧ-

жоўваць рухаў, добра ляжаць. Часам мадэль, прыгожая на чарцяжах, траціць свае якасці, калі канструктар пераносіць яе з паперы на палатно. Захаваць замысел мастака, упрыгожыць рэч — вялікая творчая работа.

Першыя ўзоры жаночай бялізы фабрыка атрымала з Таліна. Але невялікі творчы калектыў (мастак, канструктар і вышивальчыца) унёс у іх свае і настолькі падешыў талінскае тварэнне, што Усесаюзны мастацкі совет прызнаў шэсць мадэлей выдатнымі і рэкомендаваў іншым фабрыкам.

Для масавага выпуску іх у цэху нехапала аbstалявання. Вышивальных машын было ўсяго трох. Дзве з іх сапсаваліся, тым часам побач прастойвалі звычайнія швейныя машыны.

«А што, каб іх прыстасаўць пад вышивальныя? — задумаўся майстар Шлёнскі. — Праўда, ніхто яшчэ не вышываў на швейнай машыне 22 класа. Была-б 15 класа — іншая справа».

Дапамагчы майстру ў яго замыслах магла Ліна Цітаўна, якая добра ведала вышивальную машыну. Барыс Ісакавіч падзяліўся з ёю думкамі. Доўга яны разбіралі чарцяжы. Майстар некалькі раз перарабляў карэтку. Нарэшце, машына падначалілася. Ліна Цітаўна зрабіла спробу: вышивка ўдалася.

Адзінаццаць швейных машын перарабілі на вышивальныя. Рацыяналізаўраў — майстра Б. І. Шлёнскага і вышивальчыцу Л. Ц. Салаўёву — прэміравалі за каштоўнае ўдасканаленне.

Ліна Цітаўна ўспамінае пра гэта з усмешкай: на фабрыку яна прыйшла з канторы, дзе працевала сакратаром-машиністкай.

— Надакучыла сядзець за машынай ды насіць паперы на подпіс начальнству. А вышываць я вельмі люблю, — тлумачыць яна.

Зараз Ліна Цітаўна — зачоўніца тэхнікума лёгкай працы словасці. Вучыцца разам з Любоў Акімаўнай.

...Фабрыка атрымала машыны «Зіг-заг». Асвойваць іх пачалі ў лабараторыі.

Машына «Зіг-заг» наогул прызначана заштукоўваць швы, рабіць аплікацыі. Працуючы на ёй, Любоў Акімаўна папрабавала прашыць край майкі. Доўга нічога не выходзіла. Ужо гатова была кінуць сваю зацею, калі раптам па краі майкі атрымаліся «зубчыкі». Тады было вырашана асвоіць такое шво для аздобы бялізы зубчыкам, а потым і кантам.

Ні на адным з трыватажных прадпрыемстваў не рабілі такіх эксперымантаў. Гэта было наватарства. Усесаюзны мастацкі совет ухваліў пачынанні Гомельскай трыватажнай фабрыкі «8-е сакавіка» і

Добра ведае шматзамочную машыну Ганна Маліўна. Яна выконвае штодзённа норму на 125—130 працэнтав.



прапанаваў усім трыватажным прадпрыемствам Саюза асвоіць шво «зубчыкі» для аздобы блязны.

Лабараторыя, якую зараз узначальвае Л. А. Сакалова, цесна звязана з цэхам. У ёй атрымліваюць першы інструктаж майстры, брыгадзіры, інструктары Шура Багамаз і Карчэўская. Затым Клаудзія Георгіеўна і Любовь Акімаўна разам з старшим інжынерам Тацянай Бандурэнка распрацоўваюць паслядоўнасць аперацый для цэха, потым вучачь закройшчыц, як правільна выкраіць, эканомна размясціць дэталі на палатне. Гэтак-жэ вучачца швачкі, вышивальщицы.

Хто-ж выконвае творчыя замыслы маленъкага калектыву лабараторы?

...Закройны ўчастак цэха заліты люмінісцэнтным святлом. Супраць раду швейных машын выстраіліся доўгія стаілы. Уздоўж сталоў рухаецца кранштэйн і роўнамерна расцілае палатно. Вось старая закройшчыца С. Махленка. Яна працуе на фабрыцы больш чвэрці века, памятае, як расширалася вытворчасць, як асвойвалі новыя віды трыватажных вырабаў.

— Калісьці тут была, — расказвае яна, — трыватажная арцель. У 1931 годзе яна стала фабрыкай. Зараз у нас чатыры цэхі: панчошны, трыватажны, швейны і фарбавальны. Адзін толькі наш цэх дае больш трыватажніці відаў трыватажных вырабаў. Цэхам кіруе малады спецыяліст — Антаніна Нікалаеўна Каўрыцкая. На нашай фабрыцы дзеяяноста працэнтаў рабочых — жанчыны. Сярод іх шмат камандзіраў вытворчасці. Галоўны інжынер таксама жанчына — Вера Георгіеўна Мірашнічэнка. Мы ганарымся, што нашы вырабы вядомы далёка за межамі рэспублікі.

Праз уесь цэх працягнуўся рytмічны канвеер. На двух стужках (адна ідзе ўлева, другая ўправа) установлены нумараўваныя скрыні. Абапал стужак — мышыны: тут шыюць кашулі і майкі.

Раней авярлочнікам падносілі дэталі, што выклікала частыя прастоі. З пускам канвеера прадукцыянасць працы павысілася на 15 працэнтаў. Вось работніца бярэ майку з пятай скрыні. Хутка распашывае каўнер і проймы. Не паспела зноў падсунуцца да яе



Уважліва аглядае Клаудзія Георгіеўна Вайчунас шарсцяную кофту, пашытую швачкай-мадэлісткай лабараторыі Ларысай Маскаленка (злева). Кофта атрымалася прыгожай. Мастак-мадэльер задаволена.



Дзесяткі маладых рабочых пажадалі ехаць на работу ва ўсходнія раёны краіны. Сярод іх (злева направа) сакратар комсамольскай арганізацыі фабрыкі Лілія Чайкоўская, Іосіф Аўстрэйх і яго жонка Зіна.



У абедзенны перапынак. Комсогр кетлёвачнага ўчастка панчошнага цэха Лілія Краўчанка чытае газету сябровукам.

Фото П. Нікіціна.

скрыня № 5, як майка ўжо гатова.

— Люда, работу! — просіць яна ў авярлочніцы, якая выконвае чацвёртую аперацию.

Так, апярэджаючы кан-

веер, хутка і акуратна працуе авярлочніца Воля Саўчанка. У яе не бывае пераробак. Яна даўно выканала гадавы план і здае прадукцыю ў раҳунак будучага года.

Побач — швейны ўчастак.

Тут працуе лепшая швачка цэха Ніна Хількевіч. Яна шые мужчынскія тэніскі, даочы амаль дзве нормы за змену.

Шмат у швейным цэху работніц, абы якіх можна расказаць. Цэх лічыцца перадавым. Ён заваяваў пераходны Чырвоны сцяг фабрыкі за выдатныя вынікі ў спаборніцтве. За ліпень цэх выканаў план на 106,7 працэнта. Даў шмат добрых касцюмаў, блязны.

Сярод вырабаў цэха — кофтачка прыгожай расфарбоўкі, з тонкага баваўнянага трыватажу ў елку, з адкладным каўнерыкам і кароткімі рукавамі кімано. А вось трыватаж для дзіцячага адзення ў далікатна блакітных танах. Глядзіш на яго, і цяплей робіцца на сэрцы: відаць, мастакі з любоўю падбіралі малюнак. Абедзве мадэлі распрацаваны ў лабараторыі цэха і на Усесаюзным аглядзе атрымалі ацэнку выдатна.

Цэх выпускае некалькі фасонаў шаўковых жаночых касцюмаў, шмат гарнітураў, касцюмы для хлопчыкаў, зімовыя жакеты.

Зусім нядавна лабараторыя падрыхтавала 25 новых мадэлі адзення. Вось арыгінальны летні белы касцюм, аздоблены беларускім арнаментам. А вось такі-ж касцюм з цёмна-сіняга трыватажу, аздобленага шэрай каймой, каўнер у выглядзе матроскі. Асабліва прыгожыя пяць новых фасонаў футбольак для дзяўчат: рукавы кімано, каўнер цэльнакроены з устаўкай іншага колеру, аздоблены пластычнай бейкай. Гэтыя мадэлі разлічаны на летні сезон.

Да зімы мадэльеры падрыхтавалі жакеты трох фасонаў. Дзіцячыя рэчы асабліва вабяць і расфарбоўкай трыватажу, і прыгожымі фасонамі, і аздобай. Цэх шые два віды касцюмаў і сукенак для дзяўчынек, два касцюмы для хлопчыкаў. Цікавыя новыя мадэлі жаночай блязны, аздобленыя капронавай тканінай, карункавай устаўкай.

Ніколі не залежваюцца ў магазінах трыватажныя вырабы з маркай Гомельскай фабрыкі імя 8 сакавіка. Яны зроблены ўмелымі рукамі работніц швейнага цэха, — задуманы невялікім творчым калектывам лабараторыі, якую ўсе тут называюць сэрцам цэха.

М. ЛЮБІМАВА
г. Гомель.

ПАМЯЦІ ЯКУБА КОЛАСА

Памёр Якуб Колас...

Няўмольная смерць вырвала з нашых радоў не-паўторнага песняра, вялікага грамадзяніна. Гэта быў чалавек, які ўсе гады свайго жыцця, гады радасцей і смутку, пошукаў і перамог, гады таленавітай напруженай працы, юнацкага гарэння і сталай мудрасці — усё, да апошняй краплі, аддаў сваёй Радзіме, аддаў у мужнай крылатай песні і ў слове народнага дэпутата, у задуменнай казцы жыцця і ў аповесці-эпапеі, у пазме пра кут родны і мілы і ў элегіі-роздуме аб лёсце чалавецтва. Жыццю народа, светлай комуністычнай будучыні, да якой вядзе нас родная партыя, міру і дружбе на зямлі, барацьбе за чалавече шчасце — усяму гэтаму служыла народная па ўсёй сваёй сутнасці творчасць Якуба Коласа, яго нястомнай грамадская дзейнасць, яго бацькоўскія клопаты аб выхаванні маладога пакалення. І таму не было ў нашай краіне ні старога, ні малога, хто-б не чытаў твораў Якуба Коласа, хто-б не ведаў, не любіў, не шанаваў свайго песняра. Апошнє развітанне з ім прынесла смутак тысячам і сотням тысяч людзей.

У дзень, калі газеты паведамілі аб смерці Коласа, я быў на вёсцы. У хату зайшоў знаёмы калгаснік, мой даўні прыяцель.

— Памёр Якуб Колас, — сумна праказаў ён і, сцішаны, апусціўся на лаву. — Памёр...

Мой субяседнік доўга сядзеў задуманы, мусіць, узважваючы ўсё, што тварылася ў яго сэрцы, і потым сказаў:

— Ён увесь вонкі ўзяў і нам прынёс. Ён чалавека накіроўваў да лепшага...

Шчырыя слова... Няма ў іх абцякальнасці, але ёсьць простае і самае дарагое — прызнанне таго, што зрабіў для народа Якуб Колас.

Мы сядзелі і ўспаміналі сваё маленства: як хваливалі нас гісторыя сялянскага Сымона-музыкі, як потым у школе імкнуліся мы на прасторы жыцця па шляху Сцёпкі Баруты... Успомнілася маладосць, вайна... Нямала было ў жыцці часін, калі вобразы народнай славы, так высока ўзнятыя ў творах Коласа, крохылі поруч з намі... Прыйгадалі Мартына Рыля і дзеда Талаша... Прыйгадалі дуб, магутны, нязломны, што каранямі ўрос у родную зямлю...



Магутны, нязломны дуб... Цудоўны вобраз бацькоўскага краю. Хіба не такі лёс і самога Коласа? Спынілася біцца яго пальміянае, чалавече сэрца, але непарушна, велічна пакінутая ім спадчына. Народ зберажэ яе як сваю нацыянальную гордасць, як знак нязгаснай любасці да роднай краіны...

Кастусь КІРЭНКА

З РЭДАКЦЫЙНАЙ ПОСТЫ

У раённай бібліятэцы

У Васілевіцкай раённай бібліятэцы (Гомельская вобласць) заўсёды многа наведвальнікаў: юнакі і дзяўчата, пажылыя людзі. Пасля рабочага дня адны прыйшлі сюды пачытаць свежыя газеты, часопісы, другія — абмяняць кнігу.

Вось да стала, дзе абменьваюць кнігі, падыходзіць калгаснік Нікіфар Дзейкун.

— Дайце мне, калі ласка, кнігу, дзе сказана аб работах, якія трэ-

ба праводзіць вясной у агародзе і садзе, — гаворыць ён.

Загадчыца Мар'я Брэль бярэ часопіс «Сад и огород» і коротка пераказвае змест вясенних работ. Аматар-садавод просіць даць яму гэты часопіс.

Бібліятэка прывівае чытачам любоў да кнігі. Яе паслугамі карыстаецца зараз 622 чалавекі. Кніжны фонд у парадку і ўвесь час папаўняецца.

Тут кожны месяц праводзяцца семінары з работнікамі сельскіх клубаў, бібліятэк, хат-читальняў. Працуе 15 бібліятэчак-перасовак.

Работнікі бібліятэкі комсамолкі Мар'я Брэль, Зінаіда Астапенка і Ганна Бурак клапоцяцца аб tym, каб наведвальнікі заўсёды маглі прачытаць свежую газету, часопіс, дапамагаючы у выбары кніг.

I. СОПАТ.

Любоў да чалавека

У ЗАГАДЧЫЦЫ тэрапеўтычнага аддзялення сядзеў высокага росту, вельмі бледны і худы чалавек. І хоць валасы меў абстрыжаныя па-бальнічнаму, пад машынку, відаць было, што ён зусім сівы. На пытанне, колькі яму год, адказаў:

— Мне шэсцьдзесят два гады. Думаў ужо не жыць, а хутка вось дамоў паеду. У бальніцу прывезлі без прытомнасці. Сёстры, бывала, перавернуць, укол зробяць, а сам не мог павярнуцца. Ну, што-ж... дзякую урачам, сёстрам, няням...

Так пачалася наша размова з лесніком з Маладзечанскай вобласці Канстанцінам Іосіфавічам Грудам, які паступіў у другую клінічную бальніцу Мінска амаль у безнадзейным стане, з запушчанай, цяжкой формай мокрага плеўрыту.

Як чалавек, які наляжаўся ў бальніцы, ляснік быў рады новому субядніку і адказваў на пытанні падрабязна, не спяшаючы.

— Цяпер, калі ўжо сам хаджу, дык і пажартаваць магу. Магу сказаць, жыву на свеце нахабна... Урач мне сказаў: «Ну, не думаў, што выживеце». І праўда, быў я пасінелы труп... Хворыя ў нас не затрымліваюцца, часта мяняюцца, хутка папраўляюцца. А я, так скажаць, «старожыл»: праляжаў тут поўгода. За такі доўгі час мог надакучыць і няням, і сёстрам, і урачам... А паскардзіцца на іх не магу. Усім дзякую. Ад смерці выратавалі. Хіба-ж думаў, што ў мае гады ды пры такой хваробе дамоў паеду?

Даведаўшыся, што я з рэдакцыі і хачу напісаць аб Наташы Градзюшке, Канстанцін Іосіфавіч сказаў:

— Пішыце аб ёй добра, бо дрэннае пра такога чалавека можна сказаць толькі па злосці. З вялікай ласкай падыходзіць да людзей. Яна добрая для ўсіх хворых. Гэта кожны скажа з нашай палаты. Крыху прыпацеў — бялізуны мяняе. Другую няню трэба праціць, напамінаць, а Наташа сама разумее... І дзвёры прычыніць і за акном дагледзіць, каб хворага не прадзымула. І акуратная... Спачувае нам. Зімой спіш яшчэ — на дыбачках ходзіць. Ёй-же трэба ўсюды пыл сцерці, пад кожнай тумбачкай вымыць... І яна перасуне ўсё ціха, усюды памые. На яе апецы 25, а іншы тыдзень і па 33 чалавекі бывае. З вялікай нагрузкай працуе Наташа.

Так ацэніваў скромную, непрыметную працу санітаркі стары

чалавек, якому давялося доўга праляжаць у бальніцы.

А потым у кабінет увайшла дзяўчына — Маша Бабук. Яна ня-ўпэўнена перастаўляла ногі і ўсміхалася сумнай усмешкай шмат перанёшага чалавека.

У свае дзевяцнаццаць год дзяўчына зазнала шмат гора... Як сірата, выхоўвалася ў дзіцячым дому, а калі ступіла на самастойны шлях, захварэла на цукровы дыябет. Здаровы чалавек не адчувае сваёй адзіноты так востра, як цяжка хворы. Вядома, дзяржава не пакінула без дапамогі. ЦК комсамола Беларусі накіраваў яе на лячэнне ў санаторый. І ўсё-ж хвароба зноў зваліла Машу з ног.

— У мяне аслаблі мышцы, — расказвае дзяўчына, — не магла ні хадзіць, ні сядзець. Наташа вазіла мяне ў ванну, мыла, як маці... І наогул, выхадзіла мяне... Вось другая няня, Дуся, калі папросіш піць, быццам і не чуе. Наташа асабліва чула да цяжка хворых. Нядайна памерла мая суседка па палаце. Усе ведалі, што яна безнадзейная, а ўсё-такі спадзявалася паправіцца. Есці ўжо нічога не магла... Наташа шкадавала маю суседку: і паесці ўгаворвала, і карміла з лыжачкі, і валасы расчесвала. І тая перад смерцю дзякавала ёй.

Нам уяўлялася Наташа дароднай, шырокаплечай жанчынай, у якой хапае сілы, каб пераносіць

слабых хворых. Але ў пакой увайшла даволі кволага складу жанчына. На худым твары запаміналіся толькі шэрыя вочы.

Наташа спынілася калі стала і, нібы нехаяць, загаварыла:

— Што-ж аб сабе расказваць?.. Працую, абавязкі свае выконваю.

Хацелася зразумець, што-ж гэта за жанчына? Як жыве яна сама, гэтая жанчына, якая любоў да людзей умее перамагаць уласныя пакуты, увагай і клопатамі палягчаць цяжка хвораму заходжанне ў сценах бальніцы?

І ў скупых словах адкрылася перада мной гэтая шчодрая на ласку душа. Жыццё мала балавала Наташу Градзюшку. Сірата з чатырох год, яна засталася на выхаванні братоў, потым чужых людзей. Вучыцца не давялося. Замуж выйшла дваццаці год. З мужам, Сяпанам, паравозным машыністам, нажыла двах дзяцей. Разлучыла вайна. Чатыры гады пражыла ў сяле Нарышкіна Пензенскай вобласці. Там страціла дачку, калі той было паўтара года. У Мінск вярнулася з сынам Віктарам, у якім бачыла ўсю радасць жыцця. Але хлопчык стаў ахвярай няшчаснага выпадку. Ужо дзесяці год ён трапіў пад машыну і памёр у бальніцы.

Наташа пайшла ў туго-ж бальніцу працаўца санітаркай. Магчыма, страціўшы ўсю сваю сям'ю, праніклася жаданнем дапамагаць іншым...

Старэйшая сястра сам-на-сам са мною расказвала:

— Наташа ў нас чалавек не выпадковы. Ужо атрымлівае за выслугу год. Яна, як гаспадыня ў палаце, любіць поўны парадак. І харектар мае прамы. Цяжка хворыя на яе не скардзяцца, але калі «ходзячы» пачынае, як кажуць, садзіцца на галаву, то знайдзе, што адказаць. У нас санітарцы працаўца цяжэй, чым у новых бальніцах. Вось зараз у нас восем цяжка хворых. Ім па тры кіслародныя падушки трэба. За адным кіслародам дзесяць раз у змену ёй бегаць даводзіцца з трэцяга паверха на двор і назад. І прыбліжанне на ёй, і даглядаць хворых, і памыць, і прасціц змяніць...

І калі я спытала ў старэйшай сястры, што-ж, на яе думку, самае галоўнае ў самаадданай рабоце Наташи Градзюшкі, яна адказала:

— Сэрца ў яе добрае... Любоў да чалавека... А гэта галоўнае ў любой рабоце.

Паіса ПОЛАТАВА.

г. Мінск.



Санітарка Наталя Градзюшка.



Звеняная Кацярына Нарчук аглядае пасевы лёну.

СМУГЛЯВАЯ, невысокага росту жанчына стаяла каля пасеваў лёну. Працягнуўшы наперад руку і дакрануўшыся да жаўтлявых галовак даўгунцу, яна ледзь прыкметна ўсміхнулася: ляноч густы, сцяблю роўнае, тонкае, нібы нацягнутыя на кроснах ніткі, і высокі — амаль па плячу.

— Добра выцягнуўся! Метр трыццаць, метр сорак... — ціха шэпча жанчына, агорнутая ўрачыстай хвілінай.

І толькі цяпер я заўажаю, што ў Ніны Рыгораўны тугія косы ўкладзены своеасаблівай каронай. Усёй сваёй паважнасцю, позіркам, у якім свеціцца то роздум, то іскрысты смех, яна нагадвае казачную ўмеліцу, мастачку.

— Вось цяпер, як лён вырас, не палёг, — кажа аграном, расчесваючы пальцамі ваксовыя пачеркі даўгунцу, — можна і пра нашых ільнаводак напісаць. Але і з гэтым лепш пачакаць: наперадзе-ж — церабленне, абмалот, а галоўнае — рассціл. Народная прымака кажа: лён на сцелішчы родзіцца ў другі раз. Калі не ў свой час разаслаць саломку ці падняць трасту, можна згубіць палову ураджаю. Так што наперад хваліць нас не трэба...

Адкладваць напісанне нарыйса, калі лён будзе і выцераблены, і абмалочаны, і падняты са сцелішчаў, я не згадзіўся, бо ўжко і так шмат матэрыйялу сабраў аб працоўных поспехах калгаса імя Энгельса Талачынскага раёна. Аднак Ніна Рыгораўна сур'ёзна папярэдзіла:

— Пачакайце з нарыйсам. Куранят па восені лічаць. Ну, а мы свой ураджай падлічым у жніўні. Тады і вы будзеце ведаць, што пісаць: нарыйс ці фельетон... Дамовіліся?

Валасністы, заслужылы

Алесь РЫЛЬКО

Нарыс

Прыгадаю першую сустрэчу (сёлета ў чэрвені) з аграномам Цімафеенкавай.

Едзем у трэцюю паляводчую брыгаду, у вёску Маціёва. Гняды жававы конік лёгка коціць па мяккай палявой дарозе размаляваную драпку. Ніна Рыгораўна прутка трymае загарэлымі рукамі злётку нацягнутыя лейцы, час-ад-часу падахвочаючы каня лазовым дубчыкам. Чокаюць на жалезных восьях колы, плаўна калышацца воз. Адчуванне такое, што плывеш у лодцы і ляпаюць не колы, а ўключыны вёслаў.

— Нэ-э, малы!

З бялявай грывай рухавік у адну конскую сілу, атрымаўшы чарговую порцію дубца, борзда круціць высцебальным хвастом і яшчэ хутчэй заграбае дарогу кароткімі нагамі. Я не асмельваюся ўзяць у рукі лейцы, бо думаецца, конь у мяне не будзе такі паслухмяны і, чаго добрата, пачне пятляць па пасевах лёну, што сцелюцца ля самых колаў.

А лён зялёны-зялёны, адлівае роснай смугой.

— Да двух сантиметраў у суткі выганае, — тлумачыць Ніна Рыгораўна. — Як на дражджах!

Я распытваю, дзе яна раней працавала, пакуль стала аграномам калгаса.

— У сорак восьмым закончыла Віцебскі плодовагародны тэхнікум, — расказвае Ніна Рыгораўна. — Спачатку працавала аграномам на крухмальнім заводзе, а ўвосень пяцьдзесят трэцяга накіравалі ў калгас імя Энгельса справай займацца, а не пераводзіць паперу ў заводскай канторы. І вось з того часу людзей вучу і ў іх вучуся. А з вучобай яно так: хто не вучыцца, той назад су-

нецца. Вось паслухайце, які канфуз здаруўся летася у трох нашых ільнаводчых звеннях.

Ніна Рыгораўна падбадзёрыла дубцом гнядога і працягвала:

— Лепшая звеняная па лёну ў нашым калгасе — Надзея Іванаўна Лісоўская. Яшчэ да вайны працавала звенявой, і цяпер яе далёка ведаюць. Летася кожны гектар на ўчастку яе звяна даў калгасу 26342 рублі прыбыту. Не зямля, а золатаносная жыла. Надзея Лісоўская ў звяне, як добрая гаспадыня ў хаце. Глебу рыхтует так старанна, нібы дома хлеб расчыняе: і замесіць, і пасоліць, колькі трэба... Глеба ў яе, што пірог... Ды як на ліхе, і ў яе адзін блін пайшоў комам. Летася пад лён кааніт уносілі. Прывязуць на поле машыну, згрузяць у адным месцы, а потым рассываюць. Я папярэдзіла, каб зямлю, дзе навалам ляжаў кааніт, раскідалі літаральна па жменьцы, інакш можа выпаліць пасевы. А Лісоўская кажа: «Ды гэты-ж кааніт — пустая зямля, а не ўгненне. Яго і самога трэба ўгнёйваць». Я, вядома, настойвала. Рассеялі кааніт. Праверыла я плошчу — усё, здаецца, як трэба. З'явіліся ўсходы... Гляджу, а па лёну — чорныя латкі, і якраз там, дзе ў кучах ляжаў кааніт. У чым справа? Аказваецца, як прызналася мне потым Лісоўская, мясцінкі, дзе ляжала ўгненне, былі ўсяго толькі прысыпаны зям-

Аграном калгаса Ніна Цімафеенкава (злева) гутарыць са звеняной Праскоўяй Маслоўской.



лёй, таму ўсходы і высмаліла. Значыць, адна справа — ведаць з чужых слоў і зусім другая — умельца рабіць сваімі рукамі. Чорных латак на пасевах было, вядома, нямнога, матэрыяльныя страты невялікія, аднак сорам які!

Да ўзбуйнення калгасаў у Маціёве была вельмі слабая гаспадарка. Пустыя і кіслыя землі не давалі добрых ураджаяў. Вось і цікава было глянуць, як цяпер справы ў трэцій брыгадзе, ці раўнінецца на перадавікоў? Першай паляводчай брыгадай кіруе Барыс Харытонаўіч Ваўчок. Гэта — брыгада-мільянер. Летась грашовы прыбытак ад рэалізацыі яе прадукцыі дасягнуў аднаго мільёна двух тысяч рублёў. Тлумачыцца гэта ў значайнай меры тым, што землі там даўно прыведзены да ладу, што да ўзбуйнення там быў эканамічна моцны калгас.

Старшыня калгаса Аркадзь Фёдараўіч Аніковіч, калі зашла гутарка, пра каго пісаць нарыс, заўважыў:

— Толькі не пра першую брыгаду, бо пра яе ўжо было звону ў газетах. Зазірніце лепш да тых, хто ўчора плёўся па выбаінах, а сёння пачынае ісці ў нагу з жыццём.

Дык мы і вырашылі расказаць, як кроначыць у Маціёве, як там летась Праскоўя Маслоўская крыху спатыкнулася на роўнай дарозе.

Пад'ехалі да яе ўчастка. Жанчыны якраз палолі лён. Звяно комплекснае: акрамя лёну, вырошчвае кукурузу і бульбу. Лён сеялі сёлета ў добра падрыхтаваную і прагрэстую глебу. Зараз гэта аксаміт, зялёны шоўк! І чысты, не расквечаны атрутнай жаўцізной свірэлкі.

Нацянькі да нас ідзе высокага росту мужчына, абуты ў важкія кірзавыя боты.

— Дужа не гоцкай, брыгадзір: утопчаш лён! — кричыць яму Праскоўя Фёдараўна.

Мікалай Савельевіч не ведае, як ступіць. Аднак трэба-ж ісці, не на крыллях-жа ляцець!

— Як бачыце, — гаворыць нам Праскоўя Фёдараўна, — сваё абавязательства мы выканаем: лён расце слайны. А вунь далей — квадраты кукурузы, бульбы.

На суседнім полі добра лапушыцца кукуруза, дружна кусціцца бульба.

— А як-жа ў вас летась было з лёнам? — пытаю ў Праскоўі Фёдараўны.

Зразумеўшы, што нам ужо вядома пра леташні лён, яна апускае вочы:

— Ат, было такое... Маслам кашу сапсавалі... Раскажы, Ніна Рыгораўна, — просіць яна агранома, — ты-ж нам, як судзя...

А «каша» была вось якая. Летась звені Маслоўскай і Караньковай перад пасевам унеслі ў глебу, акрамя гною, па 50 кілограмаў мінеральных угнаенняў. Перад самым пачаткам бурнага росту ўнеслі зноў па 50 кілограмаў аміячнай салетры. Пры другой падкормцы, калі патрабавалася толькі па 25—30 кілограмаў салетры, і то дзе бяднейшая глеба, звенівыя дамовіліся: «Накормім ляночку па самае досыць, няхай есць, колькі заходча» і на ўсю плошчу ўнеслі па 60 кілограмаў салетры на гектар. І невядома, како вінаваціць: ці то іх «няйнакш нячысцік падштурхнуў», ці можа былы брыгадзір Зотаў, бо ён-жа намякнуў, што нібыта «ў першай брыгадзе ўгнаенняў сыплюць, колькі ўздумаюць, таму яны і мільянеры». А каму шкодзіць стаць багатым? Балазе Зотаў «незна-



Сёлета ў калгасе ўзяты 20 гектараў цалінных зямель.

рок» не замкнуў склад з угнаеннямі. А потым:

— А мамачкі, зязюлечкі! Палёгліца...

Ад празмернай колькасці азоцістага ўгнаення сцябло лёну выйшла грубое, няроўнае, слабое. Палягло пад цяжкімі летнімі ліўнямі.

— Уносілі і калій і розны шмалій, — успамінае Маслоўская, — але мала дапамагло. Хоць ты рукі падкладвай. Добра, што не суцэльная палёгліца.

Так і недабралі ўраджаю. А тым часам ільнаводкі добра ведаюць дазіроўку ўгнаення (у зімовыя месяцы ў Ніны Рыгораўны вучачца). Але-ж да тэорыі патрэбна і практика. Іншы раз яна і даеца праз слёзы.

* * *

У звяне Праскоўі Фёдараўны працујуць і пажылья жанчыны і дзяўчата. У калгасе няма маладзёжных звеняў. Там лічаць, што адасабляць моладзь нямэтазгодна. Няхай лепш павучачца майстэрству поплеч са сталымі, спрэктыванымі калгасніцамі.

— Дзяўчына, яно вядома, — гаворыць Лукер'я Ярашэвіч, — ёй-же трэба ўвечары і патанцаваць, і салаўя з любым паслуҳаць да самага золаку... Яно, глядзіш, і заспіць дзяўчо, спозніцца на працу. А да таго-ж і навукі ў іх мала. Сама што да старэйшых прыгледаеца.

Лукер'я Купрыянаўне хоць і за шэсцьдзесят, а не адстае ад маладзейшых.

На поле на «Масквічы» прымчаўся старшыня калгаса. Сам за рулём і так па-залівашку круціць баранку, быццам хоча ад зямлі адараўца. Спініў машину, прывітаўся з калгасніцамі, пакінаваўся здароўем Ганны Цімафеевны Цітавец — цёткі Лягоніхі, як яе тут называюць, запытаў аб здароўі старога Лявона.

— Дзякую, на здароўе не скарджуся, — адказвала цётка Лягоніхі. — Усё навыпераці бегаю са сваімі гадочкамі. А мой Лявен — з раду вон: сядзіць на печы. Аслабеў на вочы...

Спрыту цёткі Лягоніхі і маладыя зайздросці. На праполцы, на жніве ніколі не застанецца ззаду. Глядзіш на яе мазолістыя рукі і думаеш: «Колькі яны чаго перарабілі! Залатыя руки».

У нашым Маціёве, — расказвае цётка Лягоніхі, — цяпер усе на работе стараюцца. От, раней, як асобным калгасам жылі, дык глядзіш, хто ў кусты, хто ў бярэзняк. Туляліся ў цяньку, усё лёгкага хлеба шукалі. Ну, і на працадзень мала атрымлівалі. А цяпер работа на пераходкі. Летась на працадзень атрымлівае па 12 рублёў, па 2 кілограмы хлеба, па 4 кілограмы бульбы ды кармоў для жывёлы па 2 кілограмы. А на ільняны працадзень — па 14, а то і па 18 рублёў. Сёлета-ж будзе яшчэ больш!

Слухаючы цётку Лягоніху, старшыня калгаса робіцца крыху няўмка і за сябе і за брыгадзіра: як гэта сямідзесяцігадовай жанчыне не падабралі лягчэйшай работы.

У поле жанчыны выходзяць, як толькі спадзе раса. На работу ніхто пад вокнамі не кліча і ў рэйку не звоніць. Абедзены перапынак не больш гадзіны. Дамоў вяртаюцца на заходзе сонца.

Брыгадзір Каранькоў расказвае пра свае клопаты:

— У нашай брыгадзе толькі паспявай. Вось і цяпер, акрамя палявых работ, трэба рыхтаваць торф для кампостаў. Высушыць, скласці ў штабелі. Такі торф лягчэй зімой вазіць, чым мёрзлыя крыгі. Каб нам на торф яшчэ ды экскаватор! Трэба-ж поле наладзіць, каб добра радзіла. Падзолы — вапнuem. Летась 25 гектараў правапнавалі, сёлета — 50. Так што, глядзіш, абгонім першую брыгаду, — заключае Мікалай Савельевіч.

Паглядаючы на боты брыгадзіра, Праскоўя Фёдараўна кажа з усмешкай:

— Спачатку разуйся. Басанож можа і абгоніш першую брыгаду.

Яна не можа дараўцаць брыгадзіру, што ён стаптаў некалькі каліўцаў лёну.

Наліўся поле спелым, духмяным воскам.

Лён, лён... Высокі, ладны, ледзь не ў пайтара метра.

Паветра звоніць чоламі, чмялямі. І здаецца, у галоўках зазвінелі бурштынавыя ільняныя зярніткі.

На ўсіх участках пасеву ўжо бяруць лён. Падсохне — адразу-ж аблакочваюць. Працујуць кругласутачна: удзень — церабленне, рассціл саломкі, уночы — ачыстка семя.

Сцелюць лён на цёплыя жнівенскія росы, каб быў валакністы, шаўкавісты. На срэбныя росы калгасных палёў.

ВА Усходнім форце іх заставалася ўсяго толькі дванаццаць. Без боепрыпасаў, без яды, без вады яны трываліся да 12 ліпеня. У гэты дзень маленькі атрад згубіў яшчэ 9 чалавек. Засталося троє. Трое совецкіх салдат супраць навалы адкормленых, да зубоў узброеных фашистскіх галаварэзаў.

— Задніца нас усіх пераб'юць або скопяць жывымі. Зараз ноч, і мы павінны праўбіцца!

Гэта быў апошні загад камандзіра свайму маленъкаму атраду.

Па камандзе ўсе троє кінулі гранаты і, колькі было сілы, самі кінуліся праз варожы строй.

...Што здарылася з яго сябрамі, Гаўрылаў не бачыў. Ён дабег да аводнага канала, напіўся вады і, перабраўшыся на другі бераг, ледзь не трапіў да фашистаў. Прабіраца да лей было немагчыма. Тады ён зноў вярнуўся ў форт. Некалькі дзён Гаўрылаў знаходзіўся ў катакомбах і зусім страціў адчуванне часу. Нарэшце, ушчэнт зняможаны голадам, ён выпаў на пошуку яды. Дапоўз да гарнізоннай стайні і, знайшоўшы там рэшткі камбіорму, набраў яго і зноў папоўз у сваё ўкрыцце...

Ад гэтай страшэннай ежы ён атрымаў цяжкое захворванне кішэчніка, страціў прытомнасць і на 32-і дзень вайны, мусіць, сваім стогнам, сам выдаў сябе немцам...

Яго акружылі з усіх бакоў, і ён — ужо ценъ ад чалавека — страшэнным намаганнем астатніх сіл штурнуў у іх сваю апошнюю гранату...

Мужнасць і бясстрашнасць Гаўрылава прымусілі нават ворагаў глядзець на яго з павагай і захаваць яму жыццё. Людзі, якія потым знаходзіліся з ім у шпіталі, расказвалі, што падзвівіца на яго прыязджалі нават нямецкія афіцэры.

А нямецкія газеты пісалі, што ён адзін стрымліваў націск іх войск...

Гэта быў камандзір 44 стралковага палка Брэсцкага гарнізона маёр Пётр Міхайлавіч Гаўрылаў.

І вось перад гэтым мужным совецкім чалавекам з павагай і страхам спыняліся тыя, каго не палохалі ні смерць дзяцей, ні слёзы матаў, не спыняла чалавечая кроў, якую лілі яны, як ваду...

Дактары ў нямецкім канцлагеру выратавалі жыццё маёру Гаўрылаву. Аднак на родную зямлю ён зноў ступіў толькі ў 1945 годзе, пасля канцлагера...

Маючы ўжо немаладыя гады і нялёгкае мінулае (Пётр Міхайлавіч правёў на франтах і ўсю грамадзянскую вайну),

ГЕРОИ

БРЭСТА



Вось яна — сцяна, — зараз німы сведка таго, як мужна адстойвалі крэпасць і дорага аддавалі сваё жыццё яе мужнія абаронцы. На здымку: удзельнікі герайчай абароны крэпасці. Злева направа: Ф. Ф. Жураўлёў, Я. І. Каламіец, А. А. Вінаградаў, М. П. Гурэвіч, А. І. Махнach, Р. І. Абакумава і А. А. Зубачова — жонка капітана І. Н. Зубачова, былога кіраўніка і арганізатора абароны крэпасці ў 1941 г.

Фото С. Чырэшкіна

маёр у адстаўцы Гаўрылаў зараз жыве ў Краснадары, мае свой уласны дом, вінаграднік, радуеца мірнаму, квітнеючаму жыццю сваёй Радзімы.

* * *

15 год лічылася, што ўсе абаронцы Брэсцкай крэпасці загінулі, што нікому з іх застацца ў жывых не ўдалося.

Зусім нядайна высветлілася, што гэта не так. Маскоўскі пісьменнік Сергей Смірноў адшукаваў больш 50 удзельнікаў герайчай абароны. Усе яны, знаходзячыся ў розных часцях гарнізона, абаранялі крэпасць да апошніх сіл; усе па-розному вырываліся з лап смерці і варожага палону.

Цяжка знайсці слова, каб апісаць пачуцці ўдзельнікаў герайчай абароны, што перажылі яны зараз, праз 15 год, ступіўшы зноў на свяшчэнную зямлю Брэсцкай крэпасці, кожная пядзя якой паліта крывей таварышаў па зброе, паліта іх уласнай крывей.

31 ліпеня група славных аба-

ронцаў крэпасці прыбыла ў Брэст, каб пакланіцца свяшчэнным мясцінам, якія яны самі адстойвалі да апошняга патрона; пакланіцца той брацкай магіле на гарнізонных могілках, якая прыняла іх братоў — салдат і афіцэраў.

Былыя воіны па толькі ім адным знаёмых прыкметах пазнавалі будынкі і мясціны, з якімі так цесна звязаны саўмыя адказныя дні іх жыцця.

Вось тут быў штаб 333 стралковага палка... Вось тут, каля руін Холмскіх варот, на беразе Буга, каля сцяны, здратаванай кулямі, фашисты расстрелялі мужнага арганізатора і кіраўніка абароны — палковога камісара Фаміна... Вось тут, у гэтых катакомбах, Пётр Міхайлавіч Гаўрылаў застаўся адзін з апошніх гранат...

...Плакала Раіса Іванаўна Абакумава — былы ваенфельчар 125 стралковага палка, топчучы горкі палын на месцы сваёй санчасці. Сюды некалі прыйшла яна зусім яшчэ маладой дзяўчынай...

А вунь там, праз раку Мухавец, мост. Да гэтага моста бегла яна, каб трапіць у гарнізонны шпіталь, калі пачула раніцай 22 чэрвеня першыя разрывы бомб і гарматных снарадаў над крэпасцю. Але мост ужо разбамблі, і яна так і не трапіла ў шпіталь... Не памятаючи сябе, яна пабегла назад, у сваю санчасць, каб скопяць санітарную сумку, а потым дамоў, каб вывесці адтуль жанчын і дзяцей...

А навокал ужо стаяў стогн: прасілі дапамогі параненыя, нехта з тварам, да болю знаёмым і скажоным пакутай, паміраў у лужыне ўласнай крыві...

Яна апынулася ва Усходнім форце. Не было пад рукамі медыкаментаў, бінтоў, шыны. Яна рвала на бінты бялізну, замяняла дошкамі шыны, пераносіла цяжка параненых у катакомбы фартоў. Тыя-ж, хто мог трывама зброю, ішлі зноў туды, у самае пекла, пад кулі...

Форт і яго абаронцы ня-

спынна абстрэльваліся гітлераўскім танкамі і гарматамі. Фашысцкія пікіроўшчыкі закідалі іх авіябомбамі. Гераічных байцоў імкнуліся атруціць слезатачывымі газамі, падарваць зарадамі ўзрычакі, знішчыць падпаленымі бочкамі з бензінам.

Аднак, верныя клятве, якую далі Радзіме, байцы гарнізона, усе, як адзін, трymаліся да апошняга патрона, стаялі на смерць.

Побач з імі, таксама са зброяй у руках, змагаліся жонкі камандзіраў і іх дзеци. Яны ні завошта не згаджаліся пакінуць крэпасць, здацца на міласць ворага. Разам з Раісай Іванаўнай Абакумавай пад кулямётным агнём, пад разрывамі бомб і снарадаў поўзалі яны па прадукты, па лёд (які замяняў ваду), па боепрыпасы, без якіх выходзілі са строю байцы. А калі варожыя кулі скосвалі салдат, іх месца займалі жанчыны...

Ваенфельчар Абакумава засталася на пасту да канца. Не адступілася яна і тады, калі фашысты прыслалі ў размяшчэнне нашых войск Валю Зенкіну — дачку палкавога старшыны Зенкіна.

«Здавайцесь. Праз некалькі гадзін ужо будзе позна», — такі быў ультыматум.

— Ідзі, Валя, назад і скажы гэтым гадам: крэпасць здасца толькі тады, калі ў ёй не застанецца ніводнага нашага байца! — загадаў камандзір 44 стралковага палка П. М. Гаўтулаў.

— Я не пайду да іх. Я таксама застануся з вамі... Не адпраўляйце мяне туды, — заплакала Валя.

І 14-гадовая дзяўчынка не вярнулася да немцаў. Яна засталася ў форце разам з тымі, хто абараняў крэпасць да канца.

Тут-жо быў скліканы партыйны сход, на якім паведамілі аб ультыматуме фашыстаў. У адказ пасыпаліся заявы байцоў з просьбай прыняць іх у рады Комуністичнай партыі... Не было паперы, і заклік свайго сэрца байцы вылівалі на газетных абрывіках, сплямленых іх уласнай крывёй. Заяву аб прыёме ў партыю падала і Раіса Абакумава. А неўзабаве з групай цяжка параненых байцоў яна трапіла ў палон.

Нехта данёс, што яна была ваенным фельчарам, а гэта пагражала смерцю. Тады, крыху ачуняўшы, ноччу яна ўцякла з нямецкага шпіталя... Потым, у гады акупацыі, працавала ў немцаў прыбіральшчыцай, сядзела ў нямецкай турме ў Брэсце — і чаго, чаго толькі не перацярпела да канца вайны!

На сустрэчу са сваімі таварышамі-героямі Раіса Іванаўна прыехала з горада Кромы Ор-

лоўскай вобласці, дзе яна працуе зараз медсястрой.

* * *

У 333 стралковым палку не было чалавека, які-б не ведаў 14-гадовага Пецио Клыпа — трубача з музыкантскага ўзвода, або «Сына палка», як пяшчотна, з любоўю называлі байцы свайго выхаванца.

Вайна абарвала пециё сон на зары 22 чэрвеня. З той раніцы ён ужо не ведаў дзіцячых сноў, бо пайшоў насустрече вайне цяжкой дарогай салдата.

Пачуўшы каманду старшага лейтэнанта Патапава «Да зброі!», Пеция ў момант апнуўся сярод салдат і потым ужо ні на хвіліну не пакідаў свайго баявога паста. Падобна легендарнаму Гаўрошу, падносіў байцам патроны і пад кулямі, з кацялком у зубах, поўзай да Буга па ваду. Набраўшы яе, асцярожна, каб не разліць

ні кропелькі, прыносіў кулямётчыкам, якія, самі не глытнуўшы ні разу, астуджвалі ёю распаленая кожухі кулямётаў. З тым-жэ кацялком праўляўся ён і да падвалоў, дзе ляжалі параненые і дзе трымалі дзяцей.

Чырвоную, напалову з крыўёй, ваду дзялілі па кропельцы, як бясцэнны дар, які мог выратаваць і захаваць жыццё.

У першы-ж дзень Пеция быў некалькі раз лёгка кантужаны і паранены, аднак ні на хвіліну не пакінуў салдат. Кожны раз, быццам ведаючы, з'яўляўся ён там, дзе неабходна была яго дапамога.

У канцы чэрвеня, калі байцоў засталося ўжо зусім нямнога і далейшае супраціўленне было безнадзейным, камандаванне аддало загад ісці на прарыў. Жанчын і дзяцей, каб захаваць ім жыццё, вырашылі

адправіць у палон. Прапанавалі пайсці з імі і Пецио Клыпу. Але маленькі салдат не захаваў пра гэта і слухаць. На прарыў цераз Буг кінулася больш сотні салдат, разам з імі пад свістам варожых куль, тримаючы пісталет у зубах, плыў і Пецио Клыпу.

...На бераг выплыла ўсяго толькі дзевяць чалавек і сярод іх хлопчык-трубач.

У той-жэ дзень яго схапілі фашысты... Затым быў палон і чатыры гады работ у Германіі.

Былы трубач 333 стралковага палка, зараз токар Бранскага завода «Строммашына», сустрэўся з сябрамі па зброі толькі праз 15 год. Сустрэўся на той зямлі, якая парадзіла іх дружбу і брацтва навечна.

* * *

На сустрэчу ў Брэсцкай крэпасці з далёкай Арменіі (з Еревана) прыехаў і горны інжынер Самвел Мінасавіч Матэвасян.

Як і кожнаму з удзельнікам абароны, яму дарагая тут кожная цагліна, кожны камень. Вось тут (ён гэта добра памятае) іх комсамольскі батальён ішоў на прарыў да Белага палаца, дзе заселі немцы. Вось тут падалі, але не адступілі ў няроўнай сутычцы нашы байцы. Раскалоўшы варожую групойку і знішчыўшы яе ў рукапашным баі, яны захапілі тады так патрэбныя нямецкія аўтаматы. Вось тут, атакуючы Белы палац, старшина-кулямётчык з комсамольскім значком на грудзях, адмовіўся змачыць вадой свае скрываўленыя губы і поўную флягу выліў у расплывы кожух свайго кулямёта... Тут, калі гэтых руін, комсамолец Сазонаў уласным целам засланіў ад варожай кулі камандзіра...

Матэвасян вывела са строю рана. Аднак не надоўга. Зноў бой, рукапашная сутычка, раненне. На трэці дзень вайны ён быў цяжка паранены і доўгі час, губляючы кроў і прытомнасць, ляжаў у падвале крэпасці, галодны, без глытка вады, без дапамогі... У такім стане і захапілі яго фашысты.

Увесень 1941 года Матэвасян уцёк з палону да партызан. Потым быў на фронце. Вайну закончыў у Берліне. Там на сцяне рэххстага ён пакінуў свой надпіс пераможцы:

...На руінах Брэсцкай крэпасці і дагэтуль захаваліся зробленыя штыком надпісы:
«Я паміраю, але не здаюся. Бывай, Радзіма! 20 ліпеня 1941 года».

«Больш тримацца няма магчымасці. Б'ем гадаў і ўзрываемся самі. Бывай, Радзіма!»

...Апошняя абаронцы загінулі ў катакомбах крэпасці, затопленых водамі Буга.



— Мілыя мае, няхай ніколі не дзяядзецаца вам бачыць тое, што бачылі тут, у вашым горадзе, некалі мы!.. — цалуе Раіса Іванаўна Абакумава піонераў, якія прыйшлі вітаць герояў Брэсцкай крэпасці на гарадскім мітынгу.

Фото Л. Папковіча.

* * *

Пра герояў Брэсцкай крэпасці, якія засталіся жывымі, пятнаццаць год ніхто нічога не ведаў. І вось у Брэсце адбылася кранаючая сэрца сустрэча.

Колькі было тут брацкіх абдымкаў і радасных слёз!

Разам з самімі героямі хвяляваліся і перажывалі кожную іх навіну і ўсе жыхары Брэста.

Пётр Клыпа сустрэўся з удзельнікамі абароны крэпасці, аднапалчанінамі Ігнацыюком, які і зараз жыве ў Брэсце. Тут адбылася сустрэча абаронцаў крэпасці з жонкай і сынамі капитана Івана Зубачова — аднаго з актыўнейшых удзельнікаў абароны, закатаванага ў фашыскім канцлагеры, — Аляксандрам Андрэўнай і Анатолем Зубачовымі.

Прыехалі на сустрэчу маці і дачка герайчна загінуўшага палітрука Несцерчука.

У Брэсце адбылася яшчэ адна, ужо амаль зусім неверагодная сустрэча. Праз 15 год знайшоў сваю сям'ю Пётр Міхайлавіч Гаўрылаў — жонку і дваццацігадовага сына, якіх ён згубіў у крэпасці ў першыя гадзіны вайны і якіх усе гэтыя гады лічыў загінуўшымі...

...15 гадоў назад зямля Брэсцкай крэпасці захлебвалася гарачай крывёю сваіх абаронцаў, курчылася ад расплаўленага свінца.

Яшчэ і зараз пакрыта яна змяртвелай свінцовай луской, скроў якую пераможна прабываецца толькі кучараўы падарожнік ды гаркавы палын.

Яшчэ і зараз ляжаць тут нямыя руіны і не красуюць кветкі...

Зямля гэтая і зараз заклікае: Не забывайце пра тых, хто не вярнуўся дадому!

Не дазваляйце паўтарыцца таму, што адбылося тут пятнаццаць год назад!

Алена ВАСІЛЕВІЧ.

ВІД ЎСІХ паляводчых брыгадах калгаса імя Будзённага жыццё не заціхае ші на міг. Звыш 600 жанчын прымаюць удзел у касавіцы збожжа. Яны даражаць кожнай гадзінай, імкнуща зрабіць як найбольш і найлепш.

Па шырокім калгасным полі ідзе самаходны камбайн, пакідаючы за сабой паласу каротка астрыжанага іржышча. Камбайнёр Мікалай Бакун, седзячы за рулём, уважліва глядзіць уперад і прыслухоўваеца да грукату матора. Праз кожныя 50—60 метраў памочнік націскае рычаг, і куча абломачанай саломы вываливаецца з прычэпа на зямлю.

Жанчыны гаспадарчым вокам азіраюць вынікі працы механизатаў: выміраюць даўжыню іржышча, бяруць жменю паловы і перавіваюць на ветры. Усё ў парадку — зерня няма.

...Дзень і ноч на калгасных таках гудуц складаныя малатарні. Шчоўкаюць вагі, глуха бразгаюць гіры, падкатваюць аўтамашыны і, нагрузіўшыся мяшкамі з аборным збожжам, імчацца па прасёлачных дарогах на нарыхтоўчыя пункты.

Глухі грукат малатарань перабіваюць звонкія галасы калгаснікаў.

— Жыві, жыві! Паварочвайся!

У канцы працоўнага дня падвялі вынікі. Аказаўлася, што першая малатарня намалаціла 16 тон збожжа, другая 15. Трыццаць адна тона за змену, нядрэнна!

— Трэба да 60 тон у суткі дагнаць, — прапанавалі жанчыны.

Увечары ток асвятліўся ліхтарамі. На малацьбу заступіла начная жаночая змена. На гладка ўтрамбованы ток сыплецца буйнае зерне. Каля малатарні працуяць адграбальщицы, мітусіцца прыёмщицы. Насупраць у лад малатарні ракоча трывер. Калгасніцы спяшаюцца, старанна ачышчайцца зерне.

— Ці будзем сёння ноччу вазіць збожжа? — пытае Вера Багдановіч у старшыні калгаса В. Е. Хілько.

— Так, будзем.

Цемру праразае яркае свято фар. За аўтамашынай ідуць падводы. Грузіць мяшкі дапамагаюць жанчыны.

...На нарыхтоўчыя пункты ідзе збожжа новага ўраджаю. Вось па дарозе, абланяючы падводы, адна за другой імчацца аўтамашыны. Чырванеюць сцягі. На кумачы — яркія слова: «Першы хлеб — роднай дзяржаве!», «Прымай, любімая Радзіма, плады калгаснай працы!»

Калгас першым у раёне выканаві план збожжапаставак і разлічыўся за работу з МТС. Усе збожжавыя ўбраны і засціртаваны.

— Вялікае дзякую нашым жанчынам, — гаворыць старшыня калгаса. — Іх бяспрэчная заслуга ў тым, што мы паспяхова завяршылі жніво і датэрмінова выканалі першую запаведзь перад Радзімай.

Н. ЮРКЕВІЧ.

Камянецкі раён.

Прыблізна ў такім-жэ ўзросце, як гэтыя хлопчыкі і дзяўчынка, што абнімаюць яго зараз за шию, згубіў у Брэсцкай крэпасці пятнаццаць год назад свайго сына П. М. Гаўрылаў (у цэнтры).


Сустрэча з дзецьмі ў Мінску. Колькі хвалюючых пачуццяў абуджает яна ў сэрцах мужчын абаронцаў крэпасці!

Фото К. Якубовіча.





Засмучаная РАДАСЦЬ



Алесь ПАЛЬЧЭУСКІ

Мал. Ю. Пучынскага

А ПОШНІ ўрок Толя ледзь даседзеў. І хто гэта прыдумаў — адразу, у першы-ж дзень заняткаў, вучыца чатыры гадзіны? Столькі навін, столькі ўражанняў у Толі. Хочацца як найхутчэй бегчы дахаты, расказаць пра ўсё маме, а ўрок, як на зло, цягнецца марудна-марудна. Здаецца, канца яму не будзе.

Нарэшце недзе далёка ўнізе пачуўся званок. Толя першы ўлавіў яго сваім вострым слухам. Потым званок усё мацней і мацней уздымаецца ўгару — гэта ідзе па прыступках на трэці паверх вартайніца і звоніць. Вясёлы шум, гоман раптоўна напаўняюць калідоры.

Толя першы выбягае са свайго класа. Ён не адзявай сёння палітка. Навошта? На дварэ такое цяпло, такі сонечны дзень. А ў іхнім класе шмат хто прыйшоў у віратцы. Пакуль яны цяпер апрануцца, дык Толя будзе ўжо дома. Ды яму і ісці зусім недалёка. Услед за Толем выбягае яго сябра Віця. Яны жывуць па суседству.

— Давай навыперадкі. Хто дабяжыць першым вунь да таго дома, што на рагу, — прапануе Толя.

Віця адмоўна круціць галавой.

— Куды спяшацца? Паспее...

Але Толя ў гэты час ляпае па плячы сябра і крычыць на бягү:

— Даганяй!

Віця трymае ў адной руцэ партфель з кнігамі, а другой размахвае ў такт сваім крокам. Каля дома яны спыняюцца. Толя паварочвае налева; яму яшчэ трошкі прысці ў завулак, і тут іх кватэра, а Віцу — да другой вуліцы, што перасякае гэтую, на якой яны стаяць цяпер.

— Ты заўтра раніцай заходзез па мяне, — кажа Толя. — Зноў разам пойдзем.

Не развітваючыся адзін з адным, сябры разыходзяцца, каб заўтра зноў за гадзіну або і за дзве да заняткаў прыйсці ў школу. Яны ступілі на сцяжынку, поўную працы і абавязкаў, старання і цікаўнасці. Скончылася бесклапотнае дзяцінства. Цяпер усё будзе залежаць ад настаўніцы, як здолее Таіса Пятроўна выкарысташа гэты мяккі воск, гэтую бурлівую энергію, што клякоча ў дзіцячых грудзях, як ёй дапамогуць у гэтай цяжкай, але пачэснай і любай працы бацькі.

Вучні абкружылі сваю настаўніцу і ідуць разам дахаты: наперадзе, з бакоў, за ёю. Кожнаму хочацца расказаць нешта цікавае сваёй Таісе Пятроўне. Шмат каму ўжо даўно трэба было звярнуць налева ці направа, а маленкі Вася жыве нават у процілеглым баку, але і ён ідзе разам. Яму не хочацца пакінуць такую вясёлу кампанію. Некалькі разоў настаўніца казала ўжо вучням ісці дахаты, а яны ўсё ідуць. Гавораць, расказваюць і ідуць.

Нарэшце каля пафарбаваных у зялёны колер веснічак Таіса Пятроўна спыняеца, развітваеца з вучнямі, напамінае, каб яны добра трymалі сябе на вуліцы, і ідзе на кватэру. У яе таксама шмат клопату: трэба рыхтавацца да заўтрашніх заняткаў, трэба шмат чытаць. Яна сама толькі першы дзень сёння прыступіла да самастойнай працы.

Вясёлая, здаволеная першым днём заняткаў разыходзіцца дахаты гаманлівая дзяцята. А наш Толя гэтым часам убег ужо ў хату. Проста-такі ўбег, ледзь ката Ваську не задушыў у сенцах. Ён кладзе ў кухні на стол кніжкі і спяшаецца ў пакой да маці. Яшчэ з кухні гаворыць узбуджаным голасам:

— Мамачка, дзе ты? Слухай, што сёння было ў нас.

Ён адчыняе насцеж дзвёры і спыняеца на парозе.

— Чаму-ж ты цёці «добра дзень» не кажаш? — звяртаеца да яго маці. Толя вітаеца з цёцяй і ў свою чаргу загаворвае да маці.

— А ў нас сёння ў школе было чатыры ўрокі. І на трэцім уроку знаеш, мама, што рабілі?..

Толю хочацца, каб маці сама спытала: «Ну, расскажы, што там рабілі вы?» Але Кацярына Іванаўна гаворыць сыну зусім іншае:

— Ідзі, сынок, да бабулі. Я з цёцяй пагавару трошкі. Пасля раскажаш.

Гэта толькі для мамы «трошкі», а ён ведае ўжо, што цёця Софа не скора пойдзе дахаты. І ведае таксама — калі мама з кім гаворыць, нельга перапыняць. Толя павольна адступае і выходзіць, не паварочваючыся, на кухню, потым ідзе да бабулі.

Бабуля, маміна мама, сядзіць на канапе і вышывае штосьці на пяльцах. Кацярына не раз ужо дакарала маці, каб тая не сляпіла вачэй. Але хіба ўгаворыш старую? У яе свае довады і досыць пераканаўчыя.

— Без працы я не магу, — кажа яна дачцэ. — Надта мэрудна цягнецца час.

Сваю бабулю Толя паважае, але не любіць. Вельмі часта яна прабірае ўнuka за шумлівы голас. А ён такі і сапраўды не можа гаворыць паціху. Самая звычайная падзея апавядаетца ўзбуджаным тонам.

І калі Толя паспрабаваў расказаць бабулі пра свой першы дзень у школе, яна адразу-ж перапыніла:

— Толькі цішэй, толькі цішэй. Усяго і адпачыла ад твойго шуму, пакуль ты ў школе быў.

Бабуліны слова зусім ахалоджаюць толін пыл. Ён перастае размаўляць з бабуляй і бярэ грузавік з заводным маторам. Пракаці раз, другі і кінуў сярод пакоя. Дзіўна. Учора Толя мог бясконца заводзіць маторчык, з цікавасцю назіраць, як імчыца грузавік па гладкай пафарбованай падлозе, як падскоквае спачатку пярэднімі, потым заднімі коламі на алоўку, пакладзеным Толем знарок. А сёння ўжо чамусьці не тое. Толя яшчэ не ведае, чаму так сталася, але адчувае — нешта новае прынёс яму сённяшні дзень. Тоё новае было ўжо ў буквары, у шытках з касою лінейкай.

Чамусьці зусім адпала цікавасць у Толі да цацак. Вунь колькі іх у кутку, а яму ўсёроўна, ёсць яны ці не. Адкуль тая цікавасць будзе, калі ён заводзіць матор у грузавіку, а думкі вітаюць у школе: і светлы клас з вазонамі на воках, і вучняў столькі, і гоман на перапынку (ніякая цябе бабуля не ўсцішае), і невысокага росту настаўніца. Такая яна толькі на ўроку строгая, а як зазвоняць на перапынак — зусім іншай становіцца: і жартуе, і па галаве гладзіць. А Толю нават назвала смуглявым. І сказала гэта такім дзіўным ласкавым голасам, што, здаецца, мама ніколі яго так не вымаўляла.

«І чаму гэта так: сваёю рукою пагладзіш па галаве, хоцьбы што, а Таіса Пятроўна правядзі, дык аж сэрца заходзіцца», — думае, седзячи на падлозе, Толя і вырашае схадзіць да маці спытальні.

На гэты раз ён асцярожна заходзіць у пакой да маці. Занятая гаворкай, Кацярына Іванаўна не здзівяе ціхіх кроку сына. А той зірнуў на цёцю Софу і сказаў:

— Мама, я есці хачу!

— Зара, сынок. Пачакай трошкі. — адказала маці ў бок сына і зноў стала слухаць сяброўку. Толя ведае — нельга нарадзяцца маме, калі яна слухае каго, бо гэта некультурна, але яго пачынае разбіраць злосць на цёцю Софу. І трэба-ж гэтай цёці прыйсці ў такі час, калі столькі чаго трэба сказаць маме, спытальні.

Хвіліну пастаяўши, Толя зноў напамінае:

— Мама, я цяпер хачу.

— Зара, зара, — пачяшае маці.

У гаворку маці і сына ўмешваецца цёця Софа. Яна глядзіць на Толю, а пытаете ў Кацярыны Іванаўны:

— Вы хіба не давалі яму нічога з сабою?

— Чаму не давала. Выбегаўся.

— Надакучлівы ён у вас, — робіць свае вывады цёця Софа.

Толю агортвае крыўда. Гэта ён надакучлівы! Ужо колькі часу сама цёця Софа гутарыць з яго мамай і не можа скончыць сваіх навін. А ў Толі таксама ёсьць што расказаць маме. Яшчэ невядома, у каго большыя навіны: у цёці Софы ці ў яго Засмучаны, ён выходзіць на кухню і знарок не зачыняе за сабою дзвярэй.

— Мама, дайце там яму есці, — гукае Кацярына Іванаўна праз адчыненая дзвёры.

Чуваць, як у суседнім пакоі бабуля зашоргала па падлозе шлёпанцамі, нешта мармычучы сама сабе. Потым выйшла на кухню, наліла ў талерку капусты і паставіла на стол, палахыла ў меншую талерку рысавай кашы, а наверх лыжку масла. Дастава з кухоннай шафкі шклянку кампоту і таксама паставіла на стол, толькі далей — на сярэдзіну, каб не замінала пад рукамі ўнку.

— Садзіся еш. Не мог пачакаць трошкі, — кажа злосна бабуля.

Толя павёў носам, прыцмокніў языком — прыемна пахне капуста, узяў адну, другую лыжку і адсунуў талерку на сярэдзіну.

— Ужо? Захвоціўся? Толькі крычаў есці, — заўважае бабуля і выходзіць з кухні, каб зноў прыступіць да свае работы.


— Я кашу буду есці, — адказвае на бабуліну заўвагу ўнук і паварочваецца ўсім целам улева, да талеркі з кашай. Але пасля двух-трох лыжак і каша не лезе ў рот. Самае лепшае гэта, вядома, кампот. Ён спрабуе ўзяць шклянку і не дастае рукою. Тады прыходзіць думка — падцягнуць яе разам з цыратай бліжэй да сябе. Ён глядзіць на талерку з капустай і на шклянку з кампотам і павольна, асцярожна падцягвае цырату. Ужо можна шклянку дастваць рукою, не ўстаючы з месца, але Толю спадабаўся такі спосаб падачы, і ён цягне цырату яшчэ больш, каб шклянка апынулася зусім пад ротам — нахіліся і еш.

У гэты час талерка з рэшткамі кашы ляціць на падлогу і разбіваецца на друзачкі.

На стук з аднаго пакоя на кухню хуценька выходзіць бабуля, а з другога — Кацярына Іванаўна і ўслед за ёю цёця Софа.

— Як гэта ты? — у адзін голас пытае бабуля і маці.

Толя маўчыць. Ну што гэта за пытанне?



— Не вялікая бяда. Дробязь, а не страта, — заступаецца за Толю цёця Софа і развітваецца з Кацярынай Іванаўнай. — Я ўжо другім разам дакончу гаварыць. А то можа зойдзеш сама да мяне? — кажа яна адыходзячы.

Гаспадыня праводзіць сяброўку да калідора, а бабуля гэтым часам, збіраючы кавалачкі разбітай талеркі, бубніць сама сабе:

— І чаму толькі іх вучаць у школе?.. І ў каго ён толькі ўдаўся?

А Толя стаіць у кутку і плача. Плача ад таго, што не змог перадаць той радасці, з якою спяшаўся дахаты.

Цяпер ён ужо не здолее расказаць, як на трэцім уроку іхня настаўніца Таіса Пятроўна пахваліла яго за чистыя руки і назначыла ў санкамісію, як роўненка вывёў ён першую плачку ад верхнія да ніжнія лінейкі.

Дзірканайшэся прыгожа



Адзенне афармляе зневажніе аблічча чалавека; таму не трэба адносіцца да яго нядбайна, абыякава.

Касцюм павінен адпавядаць умовам працы і быту, узросту і зневінскім чалавека.

Апранацца прыгожа і зграбна не так проста. Тут не можа быць гатовых рэцэптаў, бо пытанне аб тым, якую выбраць тканіну, фасон, форму каўняра і г. д., амаль заўсёды павінна вырашыцца канкрэтна ў кожным паасобным выпадку.

Аднак існуюць агульныя падлікі аб модзе, аб выбары фасону ў адпаведнасці з тканінай, фігурай, узростам, тыпам жанчыны, аб ансамблі ў адзенні.

Мода ў адзенні вызначаецца сілуэтам, г. зв. агульным абрысам касцюма, тканіны, коле-

рам і колерным спалучэннем, аздобай, дэталямі фасону і, наўпрывесце, усімі предметамі туалету ад капелюша да туфляў.

Вялікую ролю ў модзе адыгрывае колер і пэўнае спалучэнне колераў. Усім напэўна памятаецца, якім модным быў шэры колер у спалучэнні з чырвоным: жанчыны да шэрых касцюмаў наслілі чырвоныя блузкі, а мужчыны — чырвонія гальштукі. Цяпер гэтае спалучэнне колераў не здаецца нам новым і ўжо не так цікава.

Чым характарызуецца мода бягучага сезона?

На працягу некалькіх год у сілуэце (г. зв. абрыйсе) жаночага адзення назіраецца імкненне да змякчэння форм, што ў прыватнасці выявілася ў пакатай лініі пляча. У лёгкай сукенцы зусім няма падплечыкаў, а калі яны і ставяцца ў верхнім адзенні пры ўстаўным рукаве, то вельмі тонкія і круглай формы. Форма ліфа з плаўным пераходам ад пляча да рукава можа быць дасягнута розным пакроем. У гэтым сезоне вельмі пашыраны цэльнакроеныя рукавы (як у сукенках, так і ў верхнім адзенні), але ўжо намячаецца пераход зноў да ўстаўнога рукава.

Летнія сукенкі модныя ў гэтым сезоне з вузкім, прылягающим па фігуры ліфам і шырокай спадніцай. Пакрой можа

быць розны: прямая спадніца ў зборку або складку, расклёшаная, пашытая з некалькіх кліноў. Для большай пышнасці пад сукенку можна адзяўваць ніжнюю падкрохмаленую спадніцу. Ліф сукенкі робіцца зараз з вельмі кароткім рукавом (або нават без рукава), з вялікім дэкальтэ, рознымі па форме (авальнымі, круглымі і квадратнымі) карэ.

Сукенкі з шарсцяных тканін прапануюцца ў асноўным з прымымі спадніцамі — вузкімі або са складкамі; каўняры не вялікія; вельмі модныя каўняры-стойкі. Мадэльеры стварылі рад шарсцяных сукенак новага сілуэта: прылягаючыя па фігуры, неадразнныя па лініі таліі. Такая сукенка асабліва добра выглядае, калі яе да поўніць жакетам або шырокім шалем.

Сукенкі шыюцца з прылягающимі па фігуры, падоўжанымі ліфамі і носяцца без пояса. Кішэні, паясы, хлясцікі і іншыя дэталі на касцюмах і паліто размяшчаюцца ніжэй звычайнага, што падкрэслівае модную лінію заніжанай таліі.

Касцюмы і сукенкі-касцюмы атрымалі зараз новыя абрыйсы: жакет — свабодны ў таліі і прылягаючы па лініі бёдраў, спадніцы — прымыя, вузкія.

Вельмі пашыраны зараз ансамблі, г. зв. сукенка і жа-

кет, сукенка і паліто, касцюм з блузкай і г. д., вырашаныя ў адзінным стылі і ў яркім, гарманічным колерным спалучэнні. Гэта ўносіць у касцюм рознастайнасць і большую за кончанасць. Жакет да сукенкі лепш зрабіць іншага колеру; у ансамблях касцюма з блузкай можна падабраць прыгожае спалучэнне трох колераў (напрыклад: шэрый спадніца, чырвоны жакет і чорная блузка) або блузку да касцюма зрабіць з клятчастай тканіны і такую-ж тканіну выкарыстаць на падкладку для жакета.

Летнія і дэмісезонныя паліто носяць у большасці свабоднага пакрою, расшыраныя кнізу, з расклёшанай спінкай, плячо пакатай формы, з плаўным пераходам да рукава.

Выходныя прыгожыя туалеты робяць з жорсткіх тканін тыпу муару і тафты, або, наадварот, з лёгкіх паветраных матэрыялаў — капрону, газу, шыфону і г. д.

Цяпер аб модзе ў мужчынскім адзенні. Мужчынскае адзенне звычайна лічаць больш кансерватыўным. Аднак і яно ўвесь час змяняецца: у сілуэце, у паасобных дэталях. Але робіцца гэта больш паступова і таму не кідаецца ў вочы. Калі-ж мы парыўнаем мужчынскія касцюмы давенага часу, ваенага і сучаснага, то ярка ўбачым розніцу ў пропорцыях. У сучасным мужчынскім касцюме пінжал — шырокі ў плячах, з пакатай лініяй пляча, свабодны ў таліі і некалькі прылягаючы да бёдраў; рукавы — карацей настолькі, што відаць манжэты кашулі, штаны вузкія ў нізе (24—26 см) і карацей.

Для моладзі на кожны дзень можна рэкамендаваць курткі з недарагіх матэрыялаў. Як больш свабодная, спартыўная форма адзення, яны добра замяняюць пінжал. Паліто шыюць свабоднае, шырокое, аздоблене машынай строчкай.

Моладзі ўласцівы стройнасць, гнуткасць фігуры, лёгкасць руху, грацыёнасць, юнацкая свежасць твару. Тому і касцюмы для моладзі павінны быць адметны стрыманасцю ліній, харастром, прастатой і лёгкасцю. Добра пашытая сукенка, паліто цікавага фасону, выбранага ў адпаведнасці са знешнасцю, выглядае на маладой дзяўчыне значна лепш, чым касцюм цяжкай формы з дарагой тканіны са складанай аздобай.

Новыя модныя лініі падыходзяць маладым правільным фігурам. Пры гэтым неабходна захоўваць пачуццё меры. Нажаль, імкненне нашай моладзі апранацца модна, яе зусім натуральная любоў да яркіх, жыццерадасных фарбаў набывае нярэдка выродлівыя харектар. Пры гэтым перавага аддаецца экстравагантным, крыкливым танам. Такое адзенне прыцягвае ўсеагульную ўвагу. Часта іменна да гэтага і імкненца нешматлікая частка нашай моладзі, якая атрымала ў народзе клічку «стыляга». Ці правільна гэта? Ці павінен касцюм быць настолькі экстравагантным, каб чалавек у ім знікаў? Не, касцюм павінен выяўляць аблічча чалавека, адцяняць яго, з'яўляцца як-бы рамкай.

Часта людзі не лічацца з асаблівасцямі сваёй знешнасці, што прыводзіць да непатрэбнага стандарту. Людзям з харектэрнай знешнасцю можна выбіраць касцюм больш яркіх колерных спалучэнняў, тады як дзяўчына з мяккім колерам твару і мяккім рысамі павінна апранацца так, каб фарбы касцюма яе не падаўлялі. Адзенне для поўных жанчын павінна быць больш строгім і простым па форме, спакойных цёмных таноў з прыстасаваннем модных ліній.

Некаторыя прыёмы дапамагаюць зрокава зменшыць паўнату фігуры. Да іх адносяцца прадоўжныя лініі на сукенцы,



двуҳортны ліф, ліф з вялікім выразам і ўстаўкай кантраснага колеру, спадніца прамая з мяккім вертыкальнымі лініямі.

Калі жанчына мае прыгожую сукенку або паліто, гэта яшчэ не значыць, што яна з густам апранута. У майстэрстве добра апранацца вялікую ролю адыгрывае ўменне падабраць да касцюма капялюш, абутик, пальчаткі, сумачку, шалік.

Пры падборы ансамбля трэба ўлічваць форму і колер. Добра, напрыклад, калі сумачка і абутик аднаго колеру. Да паліто або касцюма спартыўнага стылю лепш пасуе берэт, чым капялюш складанай формы з прыгожай аздобай. Капялюш не абавязкова насыць у колер паліто. Часцей ансамбль цікавей, калі капялюш будзе іншага колеру. Да зялёнага паліто лепш падабраць карычневы капялюш, да сіняга — шэры, да светласінага — чорны, да паліто вішневага колеру падыходзіць шэры капялюш, шэра-блакітны або бэж розных адценняў. Да паліто колеру бардо не ідзе капялюш чырвоных адценняў, да цёмназялёнага не ідзе салатны колер.

Сукенку або касцюм для работы трэба шыць з матэрыялу

спакойных, няяркіх таноў і строгага афіцыяльнага фасону.

Выходная, тэатральная сукенка можа быць з яркай тканіны складанага прыгожага фасону. Выходны туалет могуць выгадна дапоўніць пачеркі, калье, бранзалет і г. д. і наадварот, будзённы туалет з-за яркіх бліскучых упрыгожванняў можа здавацца аляпаватым і безгустоўным.

Некалькі слоў аб тканіне і фасоне.

Найбольш праста выбраць фасон для сукенкі з аднатоннай тканіны і больш складана для тканіны з малюнкам.

У асноўным малюнкі тканіны падзяляюцца на геаметрычныя і раслінныя. Да геаметрычных малюнкаў адносіцца гарошак, клетка, палоска, шашачка і г. д. У фасоне сукенак з палос і клетак можна абыгryваць малюнок у касым напрамку, падбіраць па швах у елачку, аднак рабіць гэта трэба ў меру. Сукенкі з клеткі і гарошку добра аздабляць аднатоннымі тканінамі, устаўкай, каўнерыкам, банцікам. Можна з матэрыялу такога-ж малюнка, але іншага колеру.

Сукенкі са стракатых набіўных тканін таксама добра аздабляць гладка афарбованымі тканінамі або насыць іх з кароткімі яркімі жакетамі.

Сукенкі з суцэльным забітым малюнкам, дзе не відаць фону «поля», лепш за ўсё рабіць простага фасону з ярка выражаным сілуэтам (абцягнуты ліф з кароткімі рукавамі і шырокая спадніца). На стракатым матэрыяле лініі не відаць.

Не трэба думаць, што прыгожа толькі дарагое. Элегантную сукенку або паліто не абавязкова шыць з дарагой тканіны. Прыйгожыя модныя касцюмы і паліто мадэльерамі Маскоўскага ГУМа робяцца з недарагіх букліраваных і стракатых матэрыялаў. Паліто свабоднага пакрою, тыпу дарожнага, строгай формы, як правіла, аздабляеца гладкай тканінай — шэрсцю або простым аксамітам. Элегантнае паліто можна пашыць з бобрыка. Вялікай папулярнасцю карыстаюцца касцюмы моднай формы з недарагіх штапельных і поўшарсцяных матэрыялаў.

Для курортных і дачных сукенак падыходзяць паркаль, сатын, штапельнае палатно яркіх дэкаратыўных расфарбовак. Для сукенак, прызначаных для работы, выбіраюцца больш скромныя малюнкі спакойных расфарбовак. Вельмі падыходзяць для гэтага класічныя малюнкі — палоска, клетка, шашачка, дробны аднапраходны малюнок.

Л. БЯССМЕРТНАЯ,
мастактвазнаўца аддзела мод
Маскоўскага універмага.



СЛАТКАННЕ ЗА ГОРДЫМ

Апавяданне

Іван МЕЛЕЖ

Малюнкі Валеры і Жоўтак



ЯНА пазнілася.

Гэта было добра вядома і без гадзінніка. Але чорна-брывы паўнаваты чалавек, што адзінока чакаў на ўзлес-
сі, усё-ж зірнуў на гадзіннік.

Ён зірнуў не ў першы раз, не разумеючы, што-ж магло здарыцца, што магло затрымаць яе. Яна звычайна прыходзіла акуратна. Не, акуратна, гэта не тое слова; яна звычайна з не-
цярплівасцю чакала пары іх спаткання. Колькі разоў так зда-
ралася, што ён, якому ў такія дні дома не сядзелася, прыходзіў раней і амаль тады-ж, да часу, паяўлялася яна! Як яна весела смяялася, падбягаючы да яго, як шчасліва свяціліся яе вочы, калі ён ускідваў яе, лёгкую, бесклапотную, як самое юнацтва, на сваіх руках!

— А-а, і ты не ўтрываў! — гарэзна смяялася яна. — Не ўтрываў, як хлапчук! Такі сур'ёзны, сталы з выглядзу. Канды-
дат навук, зайдрашні дацэнт, а прыбег, як хлапчук... — Папраў-
ляючы валасы, плацце, яна міла капрызна крывіла губкі і кан-
чала безнадзеяна: — А пра мяне і казаць няма чаго. Такая нецярпячка стала!..

Ён цалаваў яе. І цяпер, зноў успамінаючы ўсё, ён адчуваў,
што ўнутры ўзнікла штосьці прыемнае, лёгкае. Сам сабе
ўсміхнуўся: «Нецярпячка!»

Чалавек быў апрануты ў добра пашыты касцюм з блакіт-
на-шэрага «люкс» і трymаў на правай руцэ лёгкае габардзі-
навае паліто.

Ён стаяў пры дарозе, якая тут збочвала крута да рэчкі,
што ледзь віднелася адсюль за зараснікамі алешины. Убаку,
дзе дарога падступала да зараснікаў, нібы падфарбаваны,
жаўцеў яшчэ новы масток. Дарога ішла нейкі час па зялёным
лужку, потым узбівалася на поле, знікаючы за радам хат у
вёсцы. Побач з вёскай, крыху на водшыбе, была станцыя, не-
вялікая, поўпустая, вядомая толькі дачнікам з недалёкага
горада.

Дзень быў ясны, блакітны, пагодны дзень, але сонца ўжо
не магло як след нагрэць зямлю і паветра, і нават у гэты
ясны дзень адчувалася блізкасць восені, першы подых не-
далёкіх халадоў. Далячынъ віднелася па-асенняму задумен-
ная, маркотная, са сваімі спусцелымі палямі, з пагалелымі
там і тут дрэвамі. І неба было ўжо не лагоднае, не асмужжа-
на-гарачае, а халаднаватае і нядобрае, і, гледзячы на яго, ха-
целася зашпіліцца ці надзеяць паліто.

Чалавек і надзея паліто. Ён паглядзеў у бок станцыі і
пачаў нецярпліва паходжваць, мяркуючы, што-ж магло затры-
маць Алю. Можа бацька не пусціў? Бацька ў яе (прыгадаліся
рассказы Алечкі) — чалавек строгі, дэспатычна строгі. Нельга
сказаць, каб ён вельмі цікавіўся жыццём дачкі, але ў тым,
што так ці інакш даходзіла да яго, палкоўнік быў судзёй не-
літасцівым. Прыгадалася, як Аля неяк сказала, што, калі хто
і можа перашкодзіць іх шчасцю, дык толькі ён. «Не, нават ён
ужо не зможа адараўаць ад цябе!..» — сказала амаль адразу-
ж яна.

Яна не любіла непрыемных думак і неяк умела адганяць
их.

Можа таму так лёгка і радасна было заўсёды з ёю...
Леанід успомніў, як аднойчы спаткаў іх на вуліцы разам,
бацьку і дачку. Алечка ішла побач бацькі, штосьці гарэзна
гаварыла. Палкоўнік слухаў яе ўважліва, дзіўна сур'ёзна, нават
строга. Яна весела кіўнула Леаніду і прыйшла шчаслівая, бес-
клапотная, лёгка датыкаючыся плячом бацькавай рукі. Леаніду
зрабілася чамусьці прыкра; не, не за яе, а за сябе, за
тое, што ў іх дачыненні з Алечкай, дзе раней былі яны ўдваіх,
нібы зазірнуў трэці, і не абыякавы, не так сабе цікаўны, а
блізкі да ўсяго. Няўхільна блізкі.

Леанід тады збянтэжана азірнуўся ўслед ім. Увесе той
дзень ён не мог адагнаць ад сябе цягучага прадчування, што,
мусіць, здарыцца нейкое няшчасце.

Яму яшчэ некалькі разоў даводзілася сустракацца з пал-
коўнікам. І кожны раз Леанід мімаволі насяцярожваўся, кожны
раз здавалася, што палкоўнік зараз спыніцца і пачне размову,
тую размову, якая магла-б пачацца даўно і якая, на шчасце,
усё абыходзіла. Ён трывожыўся перад гэтай размовай. Ён ба-
ўяўся яе, бо не ведаў, што скажа: ён адчуваў сябе нібы пад-
судным...

Прыгадалася іншае: як Аля спаткала яго і Таню, жонку, ва-
універмагу. Таня і ён стаялі ў дзіцячым аддзеле на другім па-
версе і выбіралі касцюмы для Валодзькі, сынка. Леанід па-
вярнуўся да Тані, паказваючы касцюмы, які яму спадабаўся
і неспадзянка ўбачыў Алю. Яна, мусіць, была ў суседнім пар-
фумерным аддзеле і ўбачыла яго таксама нечакана. Аля ўба-
чыла не толькі яго, а і тую, каму ён задаволена ўсміхаўся.
Яна хутка, абражана павярнулася, не сказаўши ні слова, не
прывітаўшыся нават...

Таня не разумела, чаму нечакана так перамяніўся настрой
у яго, чаму ён стаў раздражнёным і неласкавым. Яна наогул
часта не разумела яго з той пары, як у яго жыццё ўвайшла
гэтая бесклапотная дзяўчынка.

Так, усё стала блытаным. Дома быў спрэчкі, папрокі, па-
дазрэнні, якія трэба было трываць ці ўціхамірваць; дома ён
думаў пра ту ю, з якой бачыўся патайком і кожны раз мусіў
развітвацца...

Тут Леанід перапыніў непрыемныя назойлівия думкі.
«Чорт, што гэта сёння найшло на мяне! — падумаў нездаволе-
на. — Умею я тлуміць сабе галаву, ды яшчэ ў святочны дзень.
У такі дзень!..» Ён заўважыў, што ўжо не стаіць, а ходзіць,
неспакойны, заклапочаны, але калі пачаў хадзіць, Леанід не
мог успомніць.

Так, ліха пабяры, добры-ж дзянёк выдаўся сёння на гэтым
узлессі каля рэчкі! Нібы знарок для іх з Алечкай пастаралася
прыроды, каб парадаваць яшчэ раз перад тым, як пойдуць
нудныя бясконцыя дажджы і раскісне слатою зямля. Леанід
убачыў на дарозе, што ішла паўз станцыю, сіненькую «Пабе-

ду» і абынадзейны навастрыйся позіркам, — ці не яна едзе, не Алечка?

«Пабеда», уздымаючы рудаватую хмарку пылу, прайшла да мастка, але на гэтым беразе адразу павярнула ў другі бок, да лясочка на пагорку. Мусіць, па грыбы нехта выбраўся, — аўтааматар ці хто-небудзь з начальства...

Што ні кажы, добры дзянёк!..

Леанід, злажкішы рукі на жываце, так, як ён гэта рабіў, калі чытаў лекцыі ў аўдыторыі, хвіліну пазіраў на той лясок, у якім схавалася сіненькая «Пабеда». Лясок, як і гэты, каля якога ён стаяў, яшчэ быў амаль увесе у асеннім сваім убранні; ён, здавалася, свяціўся на сонцы. Дрэў голых у ім было яшчэ мала, чарнелі галлём толькі дзе-ні-дзе вострыя вяршыні. «А ў полі ўжо ўсе дрэвы агалелі. Вечер абтрос, абскуб да пары».

Там, за ляском, каля апошніх рэдкіх сосен, іх дача — дача палкоўніка, алінага бацькі. Яму добра знаёмы пыльная дарожка, па якой пайшла «Пабеда», і лясок, у якім яны многа разоў цалаваліся, развітваючыся. У грудзях Леаніда соладка заныла, калі прыгадаў гэта, — асабліва той, незабыўны, першы паца-лунак. Як яна строга, непадступна развяла яго рукі, калі ён першы раз паспрабаваў яе абняць, як яна ўпартая адварочвалася ад яго пацалункаў, як дакорліва пазірала на яго сваімі мілымі, з касымі разрэзамі — нібы ў кітаянак — вачыма. Яна гразілася, што, калі яшчэ раз гэта паўторыцца, ніколі больш не пойдзе з ім! Леанід ведаў, што яно магло-б так і стацца. Аля не жартавала. Яна цяжка, неахвотна ішла насустроч яму. Не, больш праудзіва, яна нік не ішла да яго, яна адносілася тады да яго, як да чалавека, якога, нічога не зробіш, трэба цярпець. Яго крыўділа, абрахала гэтая абыякавасць. Да таго-ж у яе быў тады друг, па ўсім відаць, па вушы закаханы ў Алечку. Друг, прыгожы, рослы, з наўёна-яснымі і чыстымі вачыма, студэнт універсітэта, былы яе таварыш па школе. У Леаніда не было ні такога хараства, ні такой маладосці. «Слаўная парал! — падумаў ён, пабачыўши іх у першы раз. Ён пазай-здросціў, што не такі малады і ніколі не быў такім прыгожым.

Яму раптам, — смешна згадаць, — як ніколі раней, захацелася быць прыгожым. Быць такім, каб яна бачыла, што ён лепшы за іншых, каб глядзела на яго так, як паглядаў на яе ў той дзень ён.

У памяць надоўга ўрэзалася: якой Леанід убачыў яе ўпершыню. Алечка сядзела на беразе рэчкі ў блакітным з белымі каёмачкамі купальніку, жмурылася ад яркага святла, па-дзіцячаму матляла нагой па вадзе і нечаму ўсміхалася. Усмешка была, мусіць, самая звычайная, бесклапотная і, можа, пустая, але яна дзіўна вабіла і хвалювала тады. Леанід гаварыў штосьці з прыяцелямі, адказваў ім, але што — і сам не ведаў; ён, нават адводзячы вочы, бачыў бесклапотную дзяўчыну, што жмурылася ад сонца і зайдросна ўсміхалася. Каму, чаму ўсміхалася?

На яе, яшчэ не зусім падсохлых, каштанавых, адкінутых назад валасах таксама смяялася гуллівым праменічыкам сонца. Хлопец, друг яе, ціха падкраўшыся, скапіў дзяўчыну за руку і хутка пацягнуў у ваду. Усмешка знікла, дзяўчына ўскрыкнула ад раптоўнага вадзянога холаду. Праз момент, у вадзе Алечка шчасліва зарагатала, і юны смех гэты крануў самыя чулкі куточкі сэрца.

У той дзень Леанід пазнаёміўся з ёю. Ён кінуў сваіх прыяцеляў. Яны гразіліся, што зараз паедуць на «Масквічы», які прывёз і яго сюды. Леанід абыякава адмахнуўся. Яму хацелася бачыць Алечку, слухаць яе, ведаць, што з ёй можна будзе яшчэ пабачыцца. Праўда, ён не толькі слухаў яе; ён і сам гаварыў, гаварыў, як, можа, ніколі цікава і хвалююча. Леанід яшчэ ад сваіх лекцый ва ўніверсітэце ведаў цудоўную сілу красамоўства. У той-же дзень ён быў у асаблівым настроі. Гэта было натхненне. Ва ўсім Алечка вінавата, яе суседства. Яна так добра, па-дзіцячаму сур'ёзна слухала, так слайна смяялася... Друг яе (Аля звала яго Вовачка) ішоў, памахваючы галінкай, поруч і таксама смяяўся; не ведаў, не здагадваўся, як навесела абыйдзеца яму гэты смех!

На трэці дзень Леаніду пашчасціла быць аднаму з Алечкай. Яны і купаліся, і хадзілі па лесе, адурманеная цяплом, весялосцю, густым пахам сосен. Аля амаль безупынку смяялася яго жартам, здавалася такою даверліваю, блізкаю, што Леанід не ўтрываў, памкнуўся абняць. Як яна строга паглядзела на яго: «Калі вы яшчэ хоць раз!..» Мілая дзяўчушка! Леанід Андрэевіч мімаволі ўсміхнуўся, успомніўшы гэты позірк. Мілая дзяўчушка; яна не ведала, што чым стражэй абыходзіцца з ім, тым больш жаданай становіцца.

Увечары, на ціхай, яшчэ цёплай ад нядаўнай спёкі дарозе, што ішла да іх дачы, ён упершыню пацалаваў яе. Яна гнеўна вырвалася і ледзь не заплакала ад абурэння. «Хто вам дазволіў, як вы можаце так?.. Думаеце, калі вы такі, дык вам усё

можна!» Леанід не спрачаўся, не даводзіў нічога. Толькі скажаў, што ён няшчасны, што, відаць, такі лёс яго, быць нямілым, непрыемным усім, і што, калі ён сапсаваў Алі дзень, то няхай яна даруе. Леанід гаварыў гэта з болем. Ён адчуваў сябе — ці гэта так здалося — у той час амаль няшчасным чалавекам.

Ён толькі правядзе дахаты і, можа, больш ніколі не будзе замінаць ёй. «Вы-ж ведаце, што гэта няпраўда...» — сказала ціха Алечка, калі Леанід холадна паціснуў на развітанне руку. Леанід здагадаўся, што значылі гэтыя слова, але зрабіў выгляд, што не разумее іх. «Не кажыце гэтага. Вы ўсё разумееце, — прамовіла яна ўсё так-жа ціха. — Усё разумееце... А не разумееце, дык здагадваецеся...»

Яна запрасіла Леаніда прыйсці заўтра.

Стрымліваючы ўнутры радасную хвалю, што запоўніла грудзі, Леанід, яшчэ засмучоны, пакорлівы, падзякаваў. Гэта цяпер здаецца дзіўным, але ў той вечар ён адчуваў на сабе нейкую яе ўладу. Праўда, у душы пакорлівасць яго не была такай вялікай, як ён паказваў. Яму падабалася выстаўляць яе, павялічваць, каб Аля ўбачыла і ацаніла, каб злітавалася. Ён узяў яе запрашэнні, як добры знак прыязнасці. Ідуцы тады па вячэрнім бязветраным шляху ў горад, ён быў, помніцца, шчаслівы, узрушены прыемнымі прадчуваннямі...

Тут Леанід, што задуменны паходжваў па ўзлесці, убачыў на дарозе, якая спускалася з лясковіцы на ўзгорку, дзвячочную постасць. Хоць дзяўчына была далекавата, ён пазнаў: гэта Алечка! Пазнаў па лёгкай постасці з тоненікім станікам, па хадзе, сціплай, строгай.

Паявілася. Нарэшце. Але чаму яна так запазнілася, чаму прымусіла столькі чакаць? Леанід мімаволі адсунуў рукаў, каб зірнуць на гадзіннік. Зрабіў ён гэта звыклым жэстам, — адсоўваць рукаў пінжака і глядзець на гадзіннік даводзілася кожны дзень, па многа разоў. Глядзець, праўда, з іншай нагоды: каб не спазніцца на лекцыю, каб ведаць, колькі да канца яе, і управіцца ўсё добра вылажыць... Амаль на пяцьдзесят пяць хвілін! Ён гэтага не даруе; не павінен прапусціць без увагі, нават калі ў яе была ўважлівая прычына. Ці мала што можа перашкодзіць прыйсці ў час, калі вельмі глядзець на ўважлівую прычыну? Хіба яму так проста было вырвавацца з горада, а ён-жа не затрымаўся, прыйехаў у час!

Ён сачыў за Аляй. Дзяўчына ішла ціха, непаспешліва. Гэта былі не тыя лёгкія ні то хада, ні то бег, якія ён бачыў звычайна, калі Алечку нібы вецер нёс насустроч. У Леаніда ўзнікла раўнівае падазрэнне — а можа яна ўжо астыла да яго, можа гэтае спатканне ўжо не ў радасць? Адразу нагадалася, што, калі ён званіў некалькі дзён назад з аўтамата каля кніжнага магазіна, яна нешта вельмі навесела згадзілася паехаць сюды. Казала, што баліць галава...

Так, усё ў жыцці мае ўздым і спад, пачатак і канец. І хіба ён, калі быць шчырым, цяпер так любіць, як тады, у дні першых іх сустрэч, калі вельмі вабіў нязведаны, чароўны свет незнамай дзяўчыны? Хіба не находзілі на яго такія хвіліны, калі выпаўзала трывожнае сумненне, — ці не дарэмна пачаў ён гэтага блытанае, цяжкое жыццё?

Леанід сам себе запярэчыў: не, якая часам прыходзіць у галаву бязглуздзіца. — думаець, што дарэмна зазірнула да яго шчасце, такое шчасце, аб якім іншыя мараць..

Не, ён не шкадуе, што лёс звёў, звязаў іх. Усе непрыемныя, усе трывогі, калі зірнуць спакойна, калі ўзняцца над дробнымі развагамі і трывогамі, — нішто ў параўнанні з тым, што дала яму гэтая любоў, гэтая мілая дзяўчына. Колькі разасці прайшло цераз яго сэрца за адно лета!

Леаніду ўспомніліся радкі верша. Ён ведаў вершаў вельмі многа і любіў іх, а на памяць наракаць не прыходзілася: мог не адну гадзіну пераказваць іх — Есеніна, Фета, Надсаны, Шчыпачова. Цяпер выплылі, ажылі чатыры, амаль забытыя, радкі, аўтар якіх ужо і не помніўся. Ён прамовіў іх уголос:

«Не знаю, что будет, не помню, что было,
Ты знаешь и помнишь, ответь.
Но если такая меня полюбила,
То можно и плакать и петь...»

«Сімпатычна! — прамовіў сам себе ён. — Трэба будзе расказаць Алі. Цікава, як ёй гэта спадабаецца? «Не знаю, что будет, не помню, что было...» Ну, тут пра тое, што было «не помню», — здаецца, няпраўда. Мусіць, не было таго, вартага, каб помніць, а то-б не забыў. А наогул сімпатычна зроблена. Прыгожа...»

Леанід пайшоў насустроч Алі. Ён ужо не крыўдаваў на яе. У Леаніда быў цяпер вялікадушны, не памятлівы на зло настрой. Леанід нават сарваў каплюш з тонкага светлага фетру і гарэзна, прывітальнага памахаў ёй.

— Аля-а!

Яна адказала, таксама махнула рукой, але здалося яму, стрымана. А, мусіць, адчувае, што не абыйсція без «наганяю»!

Аля была апранута ў летняе клятчастае паліто, падпяразана такім-жэ поясам. Паясок гэты добра паказваў, якая яна тоненкая, лёгкая. Лёгкімі, прыгожымі былі яе загарэлія высокія ногі ў прыпыленых туфельках.

Не, сёння было ў ёй штосьці не зусім звычайнае. Можа гэта пакуль толькі здавалася Леаніду, яна і праўда нібы не вельмі радавалася сустрэчы. Як і тады, калі была далей, Аля не толькі не бегла да яго, але быццам зусім не спяшалася.

«Гм... Дзіўна».

Леанід не ўбачыў у знаёмых карых вачах звычайнага шчаслівага бліску, калі Аля і ён сышліся. Аля прывіталася стрымана, як маля знаёмая, падала руку.

— Я спазнілася, здаецца...

Маленкая, з кволымі пальчыкамі, рука яе, якую Леанід трymаў у сваёй руцэ, была халоднай і безуважнай. Такой-жэ халоднай здавалася і сама Аля.

«Неласкавая якая. Што з ёю?.. Разлюбіла?.. Бывай, каханне?.. Ці, можа, непрыемнасць якая? Мусіць, непрыемнасць... Што-небудзь з бацькам. Можа, паспрачалася...»

Ён пастараўся зрабіць выгляд, што не заўважае нічога.

— Спазнілася?! Ды за такое цябе трэба было-б... Кары такой не прыдумаш адразу.. На гадзіну!..

Леанід сказаў гэта з сяброўскай, жартавулівай пагрозай, тым манерам гаварыць, які ён пераняў ад яе і які ўстанавіўся між іх, як знак асаблівай іх блізкасці. Аднак, Алечка сёння не хацела, мусіць, жартаваць, не адказала на вясёлу пагрозу. Чорнае брово нават незадаволена паварухнулася.

Не, так лёгкадумна гаварыць з ёй не трэба. Леанід далікатна ўзяў дзяўчынку за локцік, і яна паслухмяна, хоць і без ахвоты, падалася поруч з ім па дарозе, у той бок, адкуль Леанід прыйшоў.

— А я ўжо збіраўся павярнуць назад. Што здарылася, Аля?

Жча маўчала, насцярожаная, строгая.

— З бацькам што-небудзь?

— Не, нічога...

Яна сказала неахвотна, і чорнае брово яе зноў незадаволена паварухнулася. Леанід усё-ж запытаўся:

— Ён затрымаў?

— Я ўчора сказала, што хочацца пабыць на дачы... Аказалася, тата таксама збіраўся паехаць. Ну, вось мы і разам. Да яго таварыш прыходзіў сёння, падпалкоўнік са штаба. Тата за седзеўся з ім, загаварыўся...

— А я ўжо думаў, ці не разлюбіла? Раўнаваць пачаў...

— Тата наогул не хацеў браць з сабою, — нібы не чула яна. — Выгляд, кажа, у цябе хворы...

— А ты і праўда, нібы нядужая...

— Спала кепска.

Аля змоўкла, і Леанід адчуў, што пытака ні аб чым не трэба. Яны далей ішлі моўчкі, — дзяўчына незразумела сталя, нібы стомленая, з затоенымі нейкімі пачуццямі і думкамі, і ён, старэйшы з выгляду за яе, але па-маладому бесклапотны, нават вясёлы. Леанід падтрымліваў яе пад локцік, памахваў капелюшом у левай руцэ і паглядваў то на дарогу, то на прырэчны лазняк, то на лес, то на сваю суседку. Суседка безуважна пазірала перад сабой і не заўважала, здавалася, не толькі навакольнага хараства, але і яго пяшчотнай руці пад локцем.

— Ты ўсёроўна, што праблему важную рашаеш, — прамовіў неласкава Леанід. — Пра што ты думаеш?

Брово зноў незадаволена паварухнулася.

— Так. Рознае...

— Што?

Яна не адказала. Леанід пакрыўджана адварнуўся, замармытаў: «И хорошо мне здесь остановиться и, глядя в达尔,

подумать, помечтаты!» Мімаволі праплыла думка — так, халодная далеч у гэты ясны дзень, усё халоднае. І блакітнае, без хмурынкі, неба, і асаблівая, незвычайная празрыстасць чысцюцага паветра. І нават гэты лес, ахоплены апошнім пагібелльным заравам, апошнім успышкай жыцця.

Яны ўвайшлі ў лес. Галлё, што высоўвалася на сцежку з абодвух бакоў, час-ад-часу перагарджвала ім дарогу, і Леанід, выпусціўши алін локаць, клапатліва адводзіў галіны, пакуль яна не праходзіла. Лес быў напоўнены шолахам, — шолахам лісця пад нагамі, шолахам ветру, ціхім гулам вяршынь.

Дзе-ні-дзе трапляліся цэлья дзялянкі зусім згалелых дрэваў, і лес сумна хваляваў пустэчай.

Пуста было і на любімай плянцы пад ярком. Трава, на якой яны калісьці сядзелі, цяністая аксамітная трава, была цяпер рудой і асклізлай. Асіна стройная, нібы абабітая цынкам, шумела ўжо зусім голымі галінамі.

— Толькі пянёк наш не змяніўся... — сказаў Леанід і абняў Алю.

Ён пацалаваў халодныя вусны дзяўчыны. Яна хутка адарвала свае губы і схавала твар на яго грудзях.

— Ты што гэта такая?

Яна маўчала.

— Ты, здаецца, і гаварыць не хочаш?

На яе каштанавых валасах ён заўважыў серабрыстую нітку «бабінага лета». Леанід пяшчотна зняў павуціну, падумаў: «Нібы сівізна...»

І раптам яго позірк выхапіў яшчэ серабрыстую нітку, адну, другую, трэцюю. Гэта была ўжо не павуціна!

«Што гэта?! Адкуль гэта?»

— Аля, ты штосьці скрываеш!..

Ён сказаў гэта ژэзка; ён патрабаваў адкрыць затоеное. Аля вызвалілася і адышла на некалькі крокоў.

— Я пакрыўджуся!

Яна не паварухнулася. Стаяла бокам да яго і маўчала. «Вось дык спатканне!» — падумаў Леанід, адчуваючы, што пачынае злаваць.

Над імі, вакол іх задуменна, тужліва шумеў лясны лістапад.

— Ну, што-ж, маўчы... Будзем — маўчацы!..

Аля раптам парывіста павярнулася да яго, і Леаніда апаліў яе позірк, нецярплівы і патрабавальны:

— Леанід... скажы, ты мяне кахаеш?

Яна не пыталася, а патрабавала. Леанід адчуў, што яе вочы, тон гаворкі, у якіх гарэла вялікая рашучасць, узялі яго, падначалілі.

— Вось яшчэ!.. Што ты гэта? Вядома... кахаю.

— Кахаеш?

Вочы яе не верылі. Нязвычайная, дзіўныя былі сёння гэтыя вочы, якія так умелі калісьці смяяцца. Як строга і рашуча яны глядзелі.

— А чаму-ж ты не хочаш... — яна запыніла дыханне, збіраючы сілу, каб дагаварыць, сказаць такое цяжкое: — жаніцца са мной?

— Жаніцца?

— Так!

— Чаму?

— Так: чаму?

Ён уздыхнуў.

— Выдумала.. «Не хачу»... Хіба ў тым справа — не хачу? — Ты-ж ведаеш, Алька, — Леанід знарок з вялікадушнай усмешкай, гаворай усё дараўцаць, як дзіцяці, паспрабаваў абняць Алю. Яна непадступна, непрыхільна адвяла яго руки.

— Не трэба!

Леанід вінавата замармытаў:

— Калі-б не Валодзька... Даўно-б... Шкада мне яго... Не аддасць мне яго яна, разумееш?

Чорнабровы, выпеччаны твар з падпухлымі мяшочкамі пад вачыма спахмурнеў, пакутліва паморшчыўся.

Аля, здаецца, нічога не хацела разумець. Нядобра маўчала. Леанід з непакоем чакаў.



— Як гэта брыдка! — прамовіла яна з болем.

— Што?

— Жыць з чалавекам, з другам, і ледзь не штодня ашукваць яго! І глядзець прытым у вочы.

— Аля... Ты нічога не разумееш...

— Брыдка!

— Ну, ведаеш, — прамові ён з раздражненнем. — Урокі паводзін мне не патрэбны!..

Яна маўчала. Не пярэчыла, — нібы не чула. Не падымала вачай на яго. Леанід прыгадаў, як збіраўся на гэтае спатканне, усхаляваны, памаладзелы. Ён яшчэ напярэдадні сказаў жонцы, што трэба наведаць таварыша ў вёсцы, настаўніка, але сёння ў яго быў, мусіць, такі зладзейкавата-прытоені выгляд, што ў яе ўзнікла недавер'е. Да яе ўжо не раз даходзілі розныя чуткі, яна тое-сёе ведала, аб тым-сім здагадвалася. Непрыемна кальнуў апошні, насцярожаны позірк яе, — ад гэтага ўвесь час, пакуль ён стаяў у тамбуры прыгараднага поезда, да самай станцыі, на душы было гадзенька...

Чорт пабяры, як яна, Аля, умее сёння вярэдзіць самыя непрыемныя пачуцці! Яна становіца злой, яе проста цяжка цярпець. Яшчэ не стала жонкай, а ўжо гаворыць так, нібы мае на гэта права!

— Аля, ты не маленькая, ты зразумей. Ты ўсё можаш зразумець, дык зразумей... Гэта не так проста... Думаеш, мне прыемна гэтае мана, гэты фальш?!

— Але-ж вы яе ўсё-ж церпіце? — нішто...

— Стаміўся я. Ад маны гэтай, ад гэтай разарванасці...

Ён не дагаварыў. У Леаніда сёння неяк не хапала звычайнай лёгкасці ў словах, закончанасці. Што сказаць, каб апраўдацца?

Чаму ён цярпеў і церпіць ману? А што-ж было рабіць у такім стане? Што? Ён спачатку думаў, разважаў. Гэта было непрыемна і без карысці. Потым ён проста стараўся не тлуміць галаву сабе невясёлымі, блытанымі пытаннямі, у якіх, здаецца, не было развязкі і ад якіх жыццё траціла многа свайго хараства...

Ён, можа, і Алю кахаў таму, што з ёй было лёгка і весела. Леаніду ніколі не думалася пра тое, што з ёй можа быць нешта іншае. Разважлівы, сур'ёзны ў навуцы чалавек, ён у звычайнім жыцці амаль ніколі не задумваўся глыбока. Леанід лічыў, што людзі часта няшчасныя ад того, што загадваюць на жыццё, тады, як трэба жыць тым, што ёсць. Ён ведаў адно: жыццё існуе для радасці, і браў яе, гэтую радасць, для сябе, не лічачыся ні з чым...

— Як ўсё гэта цяжка, складана, заблытана, Аля! — прамові ён з пакутай у голасе.

— Вам цяжка! Вам — аднаму?

Леанід падумаў, — якая яна жорсткая, бязлітасная! Хто-б мог падумаць, што ў яе, такой нібы добра, ласкавай, столькі чорствасці да другога? Як можна памыліца ў чалавеку!..

— Калі-б не сын, Аля, не Валодзька!..

— Сын! — дзіўна нервова адгукнулася яна.

Аля зірнула на яго, і ў яе вачах Леаніду адкрылася столькі нястрыманага болю, столькі безразважнай рашучасці, што яму стала страшна.

— Сын!.. — Яна раптам крыкнула з адчаем: — Цяпер ён не адзін!

Пакута ў вачах, ва ўсёй постаці Леаніда знянацку знікла; іх змяніў спалох і разгубленасць. Што, што яна сказала? Не адзін? Пра якога яшчэ сына гаворыць яна?

Выказаўшы тое, што так доўга і балюча ўтрымлівала, Аля адразу абмяякла і заплакала. Горка, няўцешна.

Ён слухаў, бачыў гэта, думаў, што трэба нешта рабіць. нешта сказаць, — і не мог зварухнуцца.

— Ты што гэта, Аля?.. — выціснуў ён нарэшце. — Гэта — праўда?..

Леанід азірнуўся — ці не чуў хто-небудзь, ці не паглядае на іх. Нікога не было. Толькі лес гуў маркотна і цягучы.

Яна, мусіць, чакала, што ён нешта скажа ратоўнае, што падтрымае, але ён адно разгублена гладзіў яе локаць. Чорт пабяры, гэтага толькі і не хапала! Але што рабіць, што ёй сказаць? Дзіўна, як пуста зрабілася ў яго грудзях, у галаве.

Не дачакаўшыся ні падтрымкі, ні суцешлівых слоў, Аля бяскільна апусцілася на мокрую траву, прыпала да камля асіны і няўціхна, захліпваючыся ад роспачы, зарыдала. На нейкі час яна была сціхла, выцерла насовачкай слёзы, здалася, паспакайнела, але неспадзейкі застагнала, застагнала так, што Леанід адчуў сябе нядобра.

Ён нахіліўся да Алі, няўпэўнена паспрабаваў абняць.

— Аля... ты не.., памыляешся?..

Яна не адгукалася. Рыдала, рыдала і стагнала,

— Даўно гэта?..

Гаворачы гэта, лашчачы яе валасы, успомніў той вечар, які дасюль здаваўся вельмі прыемным і ў які, мусіць, і адбылося гэтае непапраўнае. Алечка ездзіла ў Бабруйск, да цёткі, і ён ездзіў з ёй...

Не даехалі крыху, сышлі на станцыі перад горадам... Хадзілі, закаханыя, забыўшыся аб усім, па незнамай дарозе, па зжатым полі, сядзелі на ўзлесці. Гэта было таямніча і хораша... Толькі на світанні, бесклапотныя, заснулі на траве... Прачнуліся ў абдымках, пад шчабятанне птушак, пад гул травянай драбнаты, прыгрэтай шчодрым сонцам...

— Аля!.. Супакойся!..

Цяпер яна гаварыла затое. А Леанід — якім ён бездапаможным, нікчэмным здаваўся і сам сабе. Паўтараў адны і тыя-ж слова, і ніяк не мог прыдумаць, чым можна было-б уцешыць яе. Дзіця, у яго — дзіця. У яго і ў Алі! — з гэтай думкай цяжка было адразу звыкнуцца. На гэтую вестку цяжка было адказаць чым-небудзь ясным...

— Аля... пра гэта хто-небудзь ведае?..

Яна не адказала.

Так, моцны вузялок завязаўся. Усё жыццё імкнуўся Леанід унікаць гэтых вузялкоў, а жыццё завязала ды завязвала. У гэты час ён ад душы пашкадаваў аб усім, што здарылася з Аляю. Хіба гэта было неадступна, неабходна? Зноў убачыў сівяя ніткі ў яе валасах і ўспомніў так ясна, што зашчымела ў сэрцы, — як яна сядзела на беразе ў той дзень, калі былі яшчэ незнамыя, як яна вадзіла дурасліва нагамі ў вадзе. Якая цудоўная, шчаслівая ўсмешка трапяцала тады на яе губах!

Ён убіўся ў яе жыццё: убіўся, замуціў яе спакой, яе радасны позірк, напоўніў яе вочы слязмі... Для чаго?

Плечы Алі перасталі ўздрыгваць, плач сціх. Усё-ж дзяўчына не адгукалася на яго пяшчоты. Леанід адчуваў, што яна, як і раней, халодная і неласкавая.

— Наплакалася, дурніца, — сказала дакорліва, строга сабе. — Вы, вядома, не чакалі такога сюрпризу?

У голасе яе Леанід пачуў непрыязнную насмешку.

— Не, чаму-ж... У жыцці ўсяк бывае...

— Як-жа. Усё смяялася бесклапотна, весяліла. Птушачка, шчабятуха... і сёння ішлі, думалі пачуць шчабятанне, а тут раптам — такі прыём. Слёзы. Жаночыя слёзы. Здаецца, мужчыны вельмі не любяць глядзець на іх... Жанчына ў слязах, кажуць, робіцца вельмі непрыемнай, брыдкай, праўда?..

Аля кінула калючы позірк.

— Аля, адкуль у цябе столькі злосці?

— У мяне яе заўсёды столькі было. Проста вы мяне, Леанід Андрэевіч, не ведалі. Думалі, шчабятуха, а я такай толькі здавалася...

Ён зрабіў выгляд, што не заўважыў, як яна нядобра прамовіла: «Леанід Андрэевіч». Спачувальна, павучальным тонам папракнүў:

— Ты дарэмна здзекваешся з сябе!..

— Я не здзекваюся, Леанід Андрэевіч. Я зусім сур'ёзна.

Яна памаўчала, задумалася, незадаволена прыўзняўшы бровы, потым загаварыла інакш, шчыра:

— А з чаго мне быць вельмі добрай да сябе? З якой прычыны?

Яна глянула проста ў вочы сваімі цудоўнымі, яшчэ вільготнымі, незвычайнай яснымі. Леаніда ўразіла незнамая, недзявочая цвёрдасць яе позірку. Позірку, што многа бачыў і многа ведаў, пранікаў, здавалася, у самае сэрца.

— У гэтym няма нічога страшнага...

— Няма?

Ён сказаў, як мог, бадзёра:

— Цяпер гэта проста...

— Проста?! — Вочы яе адразу ўспыхнулі, яна нібы ўбачыла штосьці жахлівае. — Проста?! Які вы!..

— Я кахаў цябе і — кахаю, — заспяваўся паправіца Леанід. — Хіба гэта дзіўна, што людзі, якія любяць, не баяцца нічога, ні перад чым не спыняюцца?.. — Аля не запярэчыла на гэтыя слова, і ён адчуў, што думка яго знайшла якраз тую яснасць і пераканаўчасць, якую ён шукаў. — Аля, — сказаў Леанід, беручы яе руку, — калі я думаў пра цябе, я забываў на ўсё. Забываў пра Тацяну, пра лекцыі свае — пра ўсё. Я не мог не думаць пра цябе. Ты была для мяне незвычайнім, радасным, казачным светам.

— Казачным, радасным, бесклапотным... I вось — казка скончылася. Усе казкі, нарэшце, канчаюцца, нават самыя дзіўныя і доўгія. А калі яна скончылася, то аказалася, што за ёю — жыццё.

— Ты дарэмна злуешся. Ты ні ў чым не вінавата... У імя кахання...

— А скажыце: вы ўпэўнены, што сапраўды қахалі мяне і — будзеце қахаць?

— Так... — паспяшаўся, крывячы душою, адказаць Леанід.
Аля, заўважыў ён, не паверыла. У Леаніда гэта выклікала
ўпартасць, ращучасць...

— Вось, калі не верыш, — я прашу стаць маёй... Зэўтра я
падам заяву... аб разводзе...

Сказаўшы гэта, ён адчуў у сабе зноў прыкрую пустату, не-
зразумелую кволасць. «Не, толькі так. Я правільна, — падба-
дзёрыў мімаволі сябе. — Правільна... Гэта — адзін выхад»...

Яна нібы ўбачыла, што робіцца ў ім.

— Вы не ўпэўнены. І я сумняваюся... Эх, Леанід Андрэ-
віч, — не дала яму запярэчыць Аля. — Калі-б я была ўпэўнена,
што вы мяне каҳаць будзеце, моцна, так моцна, як я думала!
Хіба-ж я шкадавала-б пра тое, што здарылася? За вяліке
каҳанне жыцця не шкада, нічога не шкада! «У імя каҳання»...
А ці ўпэўнены вы, што не мяне каҳалі, а... радасць? Нязада-
ны свет нейчай маладосці, як вы аднойчы сказаў... Не гавары-
це нічога, дайце мне дагаварыць...

Яна перавяла дыханне.

— З якой радасцю я ста-
ла-б вашай... вашай... жонкай
яшчэ некалькі дзён назад! Але
ў гэтыя дні, калі столькі пера-
жыла, столькі перадумала,
успомніла, я паразумнела. Шкада
толькі, што—запозна... Якая
я была... — Твар яе скрывіла
спазма болю. — Выдумала сабе
каҳанне, выдумала героя, па-
верыла, пайшла за вамі, як
сляпая. Жыла, як у сне, шчас-
лівым, выдуманым сне. Я ўсё
гатова была зрабіць. Дзеля вас,
усё, — я ніколі не была такай
смелай, безразважнай, — пакуль
сон не скончыўся... А тады я
зразумела, што гэта для вас
усяго толькі забаўка. Пустая
забаўка...

— Аля, ты няпраўду ка-
жаш...

— Якая-б я была шчаслівая,
каб гэта было — няпраўда!.. Вы
казалі, што вам нудна ад хат-
ніх клопатаў, а я і не падумала,
што прыдзе час, і я дам вам та-
кія-ж турботы. І вось, здаецца,
пачынаецца гэтая пара...

— Але-ж я абяцаю, Аля... Я
сказаў...

— Не трэба... Вы думаеце, я
не заўважыла, як вы спалохалі-
ся, калі я сказала пра дзіця. Я
убачыла і зразумела ўсё... Вы
пашкадавалі пра тое, што было.

— Аля, я выпраўлю памылку... — Леанід адвёў вочы ў бок
ад яе позірку. Аля строга павяла галавой.

— Памылку... Не, памылку давядзеца, мусіць, мне адной
выпраўляць. — Губы яе перасмыкнуліся, яна ледзь стрымала-
ся, каб не заплакаць, але не заплакала. — Мне адной. Нажаль,
жанчынам адным даводзіца выпраўляць такія памылкі...
Што-ж, калі папраўляць, дык лепш папраўляць адну, чым
рабіць другую.

Аля раптам адварнулася, і яе плечы затрымцелі. Леанід,
пачуўшы прыдущаны стогн, паспрабаваў абняць яе, але яна
непрыязна зняла яго рукі. «Мамачка... мамачка...», Леанід зда-
гадаўся, што Аля, мусіць, падумала, як яна раскажа пра ўсё
маці, нелітасціваму бацьку.

Ён стаяў разгублены, гнуцы, ламаючи ў руках маладую
галінку-парастак з бярозкі, невядома калі і як сарваную. Ду-
маў пра тое, як ўсё гэта непрыемна і якое ўсё-такі жорсткае
і каварнае жыццё. Як ўсё павярнулася! Ён стараўся прыду-
маць: што-ж зрабіць у такім
становішчы, які выхад знайсці?

Жаніца з ёй, але-ж, чаго крывіць душою, ён і сам адчувае,—
гэта была-б другая памылка. Потым — развод, уся цяжкая
працэдура, тлумачэнні ва уні-
версітэце!.. Тлумачэнні, ад якіх
можа быць, залежыць яго лёс?!
Але-ж — як яна прызнаецца
маці, што скажа бацька?

Ні на адно з гэтых пытан-
няў не знаходзілася яснага ад-
казу... Трэба супакоіца, абду-
маць ўсё. Можа, яшчэ што-не-
будзь прыдумаецца, што-не-
будзь добрае, і вузел стане лёг-
ка развязаць... А што-ж з Тан-
яю, — заныла, падступіла няў-
хільна, — што, асабліва, з Ва-
лодзькам?

Ён ўсё гнуў і ламаў у руках
ковы бярозавы парастак...

Аля неяк адразу перастала
плакаць, выцерла незадаволен-
на слёзы, злуючыся на сябе,
павольна паправіла валасы.
Сказала сумна:

— Нам, здаецца, няма чаго
больш гаварыць. — Яна заўва-
жыла, што Леанід Андрэвіч
намерыўся праводзіць яе, і да-
дала: — Не праводзіце, не трэ-
ба!..

І пайшла па сцежцы, стом-
леная, сумная, строгая.



Як трymаць сябе на людзяx

Уменне добра трymаць сябе
на людзяx азначае веданне і
захаванне правіл прыстойнасці
і такту пры сустрэчах з больш
ці менш вялікім колам людзей
на ўрачыстасцях і вечарах, у
тэатры, у доме адпачынку, у
падарожжы, у грамадскіх ме-
сцах. Такое ўменне неабходна
кожнаму чалавеку, яно скла-
дае неад'емную частку агуль-
най яго культуры. Вельмі па-
жадана, каб у сямейным вы-
хаванні бацькі не забылі і
пра гэты бок «шліфоўкі» па-
водзін дзяцей. Прыйчым лепшы
способ навучыць дзяцей доб-
ра трymаць сябе на людзяx —
уласны прыклад. Аб гэтым
прыкладзе дарослых, па сут-
насці, і пойдзе гутарка ў да-
ным артыкуле. У ім будзе рас-

казана пакуль толькі пра тое,
як трymацца, будучы запро-
шаным на вечар у якасці го-
сця. Гэта тым больш патрэбна,
што гасціннасць — даўняя вы-
датная традыцыя нашага на-
рода.

Дапусцім, што сёння збор
гасцей у невялікай кватэры.
Гаспадары — людзі парап-
нальна маладыя або сярэдняга
ўзросту. З выпадку святочнага
дня або сямейнай урачыстасці
збіраюцца сваякі і сябры,
колькасцю прыкладна да 10
чалавек.

Натуральна, што гаспадары
дома і госці апрануцца ў свя-
точнае ўбранне ў залежнасці
ад свайго дастатку і пары го-
да. Для таго, каб на людзяx
быць прыемным і не смеш-

ным, трэба, перш за ўсё, звяр-
нуць увагу на свой зневні вы-
гляд. Тут належыць імкнунца

захоўца наступныя правілы.
Сукенку або касцюм, кофтачку
і спадніцу, штаны і пінжак, ка-
шулю і гальштук, панчохі або
шкарпеткі, абутик падабраць,
як кажуць, у тон. Нядобра, ка-
лі, прыбраўшыся ў предметы

адзення самых розных коле-
раў, мы набудзем расфарбоў-
ку папугая. Наадварот, чым
значней урачыстасць або свя-
та, тым стражэй належыць
аднесціся да колеру нашага
адзення. Калі гэта які-небудзь
юбілейны дзень або вялікая
урачыстасць, то лепш адзенне

і больш светлых адценняў і
іншых таноў, асабліва вясной
або летам.

Чорны абутик ідзе да ўсіх
колераў касцюмаў, асабліва
лакавыя лодачкі або туфлі.
Летні абутик, светлыя туфлі,
каляровыя сандалеты надзя-
ваюць да ўсіх сукенак і кас-
цюмаў, апрача чорных і сініх.

Панчохі і шкарпеткі падбі-
раюць пад колер абутика або
пад колер касцюма. У па-
радныя дні кофтачку або муж-
чынскую кашулю пад касцюм
лепш надзяваць белую, але
можна надзяваць і каляровую,
светлую. Цёмныя кофтачкі
або верхнія кашулі цямней ко-
леру касцюма не рэкамендуец-
ца надзяваць ідучы ў гos-
ci. Адпаведна падбіраюцца і



жаночая сукенкі. Калі мяркуюцца рухомыя гульні, танцы, лепш надзяваць лёгкія, больш яркія сукенкі, але калі вечар будзе запойнены музыкай, слуханнем самадзейных выступленняў, застольнымі гульнямі і г. д., то сукенку або касцюм лепш надзець цямнейшыя.

Гаспадыня дома павінна апранацца як мага скрамней; нядобра, калі яна, нават калі адзначаецца дзень яе нара-



джэння або гадавіна вяселля, імкнецца прыбрацца ў самую дарагую і прыгожую сукенку. Гаспадыня ні ў якім разе не павінна «падаўляць» сваім касцюмам і ўкрасамі гасцей,— наадварот, — сваёй ветлівасцю і сціплым уборам яна стварае для гасцей абставіны прастаты і натуральнасці.

Дзеци, калі яны ідуць не на свой вечар, а будуць знаходзіцца на людзях разам з дарослымі гасцямі, могуць быць апрануты: дзяўчынкі ў святочную школьнную форму з белым фартухом, а хлопчыкі — у кіцелі, але пры жаданні могуць апрануць любы скромны святочны касцюм.



Старшакласнікі, якія канчали школу, студэнты або младыя людзі, якія пачалі ўжо працаўцаць, апранаюцца, як і дарослыя, але ў адзенне больш «маладых фасонаў». На свой-жа, для сябе наладжаны

вечар школьнікам, вядома, лепш апранаць зручнае, лёгкае адзенне, каб увлю пагуляць і павесяліцца. Юнакі могуць быць у пінжаку або куртцы і штанах рознага тона.

Школьнікам, у тым ліку і старшакласнікам, не рэкамендуецца ўжываць духі, дзяўчынкам — пудру і губную памаду. Маладосць-жа прыгожая сама па сабе, сваёй свежасцю і яркасцю натуральных фарбаў. Усякае падфарбоўванне залішне і таворыць не на карысць розуму тых маладых людзей, якія яго ўжываюць.

Галоўнае патрабаванне да адзення — ахайнасць, акуратнасць. Не страшна, калі ў каго-небудзь паношаны, праўлены або будзённы касцюм, але нядобра, калі пляма на новым касцюме не вычышчана або сукенка мятая, абутак новы, але брудны.

Прычоску кожны носіць туу, якая яму, як кажуць, «да твару». Але ёсьць прычоскі наогул непрыгожыя. Такім з'яўляюцца занадта дробна, «баранчыкам» закручаныя валасы і грыўка, якая закрывае лоб да бровей.

Такім чынам, мы апрануты ахайна, з густам, «да твару» прычасаны, абутак не цісне, да касцюма або сукенкі мы прызвычайліся, не азіраемся ўвесь час у люстэрка і зусім абыякавы да таго, ці звараюць іншыя ўвагу на якасць тканіны або фасон нашага адзення. Але гэтага мала. У нас павінна быць адпаведная пастава. Самыя лепшыя ўборы, сукенкі, касцюмы «загінуць», калі ў нас няма паставы і добрых манер. Трэба прывучацца змалку трymацца роўна, не выпучваючы ні грудзей, ні жывата, не гарбацца, не жмурыць очы, не азірацца, не гаварыць занадта гучна або занадта ціха, не рагатаць без прычыны, не ўскокваць і не круціцца, не кідацца да сябровак на шыю, не глядзеца ўвесь час у ручное люстэрка і, ахарашаючыся, папраўляць то прычоску, то каўнерык, то брошку.

З'яўляцца, скажам, на вечар або сустрэчу сяброў трэба акуратна ў прызначаны час. Нельга прыносіць не вельмі салодкую «прыемнасць» чакання гаспадарам і тым, што ўжо сабраліся. Калі-ж сталася так, што госць па нейкай уважлівай прычыне значна спазніўся к сталу, то з ветлівасці, якім-бы ён ні быў галодным, неабходна адхіліць прапанову гаспадароў зноў падаць для яго ўжо знятых са стала стравы, а трэба ўключыцца ў застольны «ход».

Увайшоўшы ў кватэру, адразу ж здымают каплюш або

шапку і вітаюць сустракаючага гаспадара або гаспадыню, але не вітаюцца за руку, не абнімаюць і не цалуюць да таго часу, пакуль не зняты пальчаткі, паліто, галёшы. (Пальчаткі здымают спачатку правую, затым левую, а надзяваюць спачатку левую).

Не трэба ўваходзіць у дэмісезонным або зімовым паліто і капелюшы ў пакой на ват і «на хвілінку». Пры карткім візіце ўваходзіць у пакой можна ў цёплую пару года, трymаючы каплюш або кепку ў руках, а лёгкае паліто або плашч складзеным на руцэ. Парасон заўсёды пакідаюць у пярэдній. Ніколі не ўваходзяць у пакой у ботах або галёшах.

Нярэдка ветлівия гаспадары, сустракаючы госця, праўбуць дапамагчы зняць паліто, а праводзячы — надзець яго. Маладыя людзі павінны па스타рацца зрабіць гэта самі. Але юнакі заўсёды павінны дапамагчы ў гэтых выпадках дзяўчынатам. Расправнушыся, вітаюцца з гаспадарамі за руку, калі яны яе працягваюць. Калі гаспадары просяць праходзіць у пакой і прапускаюць госця ўперад, выкарыстаць гэта можа жанчына, мужчына-ж праходзіць першым толькі ў тым выпадку, калі ён значна старэй гаспадыні. Наогул усюды, не толькі у гасцях, мужчына адчыняе дзвёры перад жанчынай і прапускае яе ўперад, а на вуліцы ўступае ёй дарогу.

Калі дзвёры адчыніў хтонебудзь іншы, а не самі гаспадары, то, расправнушыся і прывітаўшыся, праходзяць у пакой, дзе сабраліся госці. Увайшоўшы, з парога вітаюцца з імі, паціскаючы працягнутую руку, а затым ужо вітаюцца і знаёміца з усімі астатнімі гасцямі паасобку. Руку працягваюць спакойна, ні ў якім разе не размашыстым жэстам. Паціскаюць руку злёгку, не вельмі моцна, але і не слаба. У вышэйшай ступені няветліва нядбайна падаваць руку, як-бы робячы ласку, не адказваць на пацісканне або працягваць два пальцы. Мужчына, вітаючыся, чакае, калі жанчына першая падасць яму руку.

Вітаюцца з усімі аднолькава ветліва, нікому не аддаючы асаблівай перавагі, нікога не дорачы асаблівай увагай, ні да кога не адносячыся хладна і непрыязна.

Калі знаёміца двух незнаемых адзін другому людзей, то той, хто знаёміць, спачатку называе малодшага, а потым старэшага. Калі госці знаёміца самі, то называюць толькі сваё прозвішча, а потым ужо ў размове абменяваюцца імёнамі і імёнамі па



бацьку. Калі, прысёўшы да каго-небудзь побач, трэба бліжэй падсунуць сваё крэсла, то, крыху прыўстаўшы, падсоўваюць яго, узяўшы абодвумя рукамі з бакоў.

Стаяць пры размове трэба свабодна, а не навыцяжку. Калі, размаўляючы, жанчына стаіць, то яе субяседнік таксама не павінен сядзець. Маладыя людзі не павінны ўсаджвацца, пакуль не сядуць жанчыны і старэшыя мужчыны. Размаўляючы, ні ў якім разе не закладваць рукі ў кішэні, не вадзіць рукой па спинцы канапы, крэсла; у размове не дакранацца пляча субяседніка.



Калі ў дзяўчыны або жанчыны ў руках сумка, не трэба часта яе адчыняць, шчоўкаючы замком, а лепш за ўсё сумку адкласці ў даступнае месца, каб не звязваць ёю рукі. У руцэ можна трymаць хустачку або веер.

Прыйшоўшы ў гості, стаіцца менш курыць. Заўсёды сярод прысутных знайдуцца асобы, якія не кураць, не любяць тытунёвага дыму. Аказаўшыся разам з курцамі, яны, затоўшы непрыемнасць, не будуць пярэчыць супроты курэння. Але злоўжываць гэтым



нельга. Зразумела, закурваць можна толькі з дазволу гаспадароў. Але, акрамя таго, трэба атрымаць і згоду тых, хто сядзіць побач. А найлепш — курыць, выходзячы з агульнага пакоя.

Не паварочвайця да каго-небудзь спіной, захацеўши пагутарыць з іншым суседам. Не звяртайця да іншых, нахіліўши корпушам праз суседа.

Седзячы за столом або ў групе гасцей, не трэба дапускаць шумлівасці, бесцырмоннасці, занадта гучнай размовы або смеху. Не дапускай-



це і напружанасці з-за баязні зрабіць промах або памылку. Прасцей зрабіць што-небудзь не так, а затым паправіць, убачыўши, як гэта зробіць іншыя, чым сядзець «статуюй». Заўсёды памятайце аб тым, што, як гаварыў Чэхай, культурны чалавек не той, хто не разліў шклянкі на сурвату, а той, хто не заўважыў, калі з іншым гэта здарылася. Таму будзьце тактычны да памылак і промахаў у паводзінах гасцей.

За столом не трэба манерыца, ледзь дакранаючыся яды, — гэта крыўдзіць гаспадароў і стрымлівае прысутных. Але, з другога боку, есці праз меру, прагна і шмат таксама непрыгожа. Няма чаго і казаць пра тое, што нястрыманасць пры выпіўцы недарэчна. Дзесяткам, у тым ліку і школьнікам, якія сядзяць за адным столом з дарослымі, віна не даюць і не прапануюць. Ніколі не трэба ўласную нястрыманасць адносіць за кошт «звычаяў». Ці мала якія існуюць звычай. Ёсць, напрыклад, звычай разбіваць бакалы пры тосце за маладых. Але ці варта трymацца падобнага звычая? Адна дзяўчына пабіла даволі вялікую колькасць пасуды на вяселлі сваёй сябродкі, наўна пераконаная, што робіць як нельга больш у духу «добра га тону». Калі-ж дабавім да таго той захоплены віск, якім яна спадарожвала свае дзеянні, то скажам проста: на людзях так паводзіцца нельга.

Усё, што тут пералічана, не складае для кожнага ніякай асаблівай цяжкасці. Гэта звычайнія нормы, даступныя кожнаму. Значна цяжэй уменне падтрымаць весялосць на людзях, зрабіць гутарку прыемнай і цікавай. Цяжэй за ўсё гэта для вельмі маладых людзей, якія часта церпяць ад

павышанага самалюбства і лішнія сарамлівасці.

— Мама, я не пайду на дзень нараджэння да Тані, — гаворыць дзяўчынка. — Я не ведаю, як паводзіцца. Мне ўсё здаецца, што я нейкая нецікавая, неразумная.

У гэтых выпадках дзесятам лепш за ўсё парыць, каб яны менш думалі аб сабе, гэта значыць аб тым, «як я буду выглядаць», «ці спадабаюся я», а думалі аб тым, як-бы прынесці больш прыемнасці любімай сяброўцы і астатнім сваім сябрам. Адказ простым жартам, сціплае апавяданне, імкненне развесяліць іншых заўсёды добра сустракаюцца ў грамадстве, калі пры гэтым чалавек не крываеца, не стараецца закрануць самалюбства іншых. Раствумачце гэта свайму сыну або дачэ, і сарамяжнасць іх пройдзе.

Дасціпным, вядома, можа быць далёка не кожны. Для гэтага трэба мець пачуццё гумару, назіральнасць, начытанасць, культуру. Але і не трэба старацца быць дасціпным, калі гэта не выходзіць. У грамадстве заўсёды знаходзяцца «выпрабаваныя жартавунікі», і дайце ім магчымасць іграць сваю ролю, калі яна ў іх добра выходзіць. Знойдзяцца свая роля і ў кожнага з астатніх: пратанцеваць, праспяваваць або прачытаць свае вершы, нават праста дапамагчы пагаспадарыць, прыняць гасцей або арганізаваць гульню. Кожны добра выглядае такім, якім ён ёсць, калі не стараецца засланяць іншых і ў той-ж час робіць свой уклад у агульную весялосць, па меры сіл сваіх прымаючы ўздел у ажыўленні вечара, не выстаўляючы ўжо занадта моцна пры гэтым сябе і сваіх талентаў. Бывае так: у дзяўчыны добры голас, і яна спявает ўесь вечар, пачынае то адну, то другую песню і, калі падхоплівае хор, з усіх сіл стараецца, каб мацней іншых чуўся яе голас — зачягвае, падоўжвае ноты. Гэта, вядома, хутка надакучвае і прыгнятае прысутных.

Калі просьць што-небудзь прачытаць, праспяваваць, сыграць і калі гэта можна зрабіць, то не трэба «ламацца», прымушаць сябе ўпрошваць, адмаўляцца. Калі просьць падтарыць, не трэба падтараць вельмі доўгіх рэчаў. У крайнасці, сыграйце, праспявайце, прачытацце апошнюю частку твора (загадзя заўважыўши сябе месца, з якога зручна весці падтарэнне) або выканайце другую маленькую рэч. Нават калі ніхто іншы не спявает або не іграе, не стараецца спяваваць, іграць без перапынку, таму што ў гасцей ёсць якія-небудзь іншыя здольнасці або таленты, прадастаўце ім пра-

явіць іх, каб і яны адчуле сябе таксама прыемнымі грамадству.

Не абгаворвайце іншых, не падтарайце плётак. Калі вы хочаце пажартаваць, то страйця жартаваць так, каб не закранаць самалюбства прысутных. Зусім недарэчы жарты над знешнасцю, імёна мі або ўзростам іншых. Чалавек не вінаваты ў тым, што ён тоўсты або тонкі, або надта блізарукі, або вельмі малады, як і ў тым, што бацькі назвалі яго якім-небудзь «незвычайным» іменем.

На людзях недапушчальна ўдзяляць асаблівую ўвагу камусьці аднаму. Недарэчы рэчнасць і забарона танцеваць сябру або сяброўцы з кімсьці, апрача вас. Запрашаюць на танцы звычайна мужчыны, юнакі або хлопчыкі. Але калі дзяўчынка або жанчына добра знаёма, дружыць з кім-небудзь, яна можа запрасіць свайго знаёмага іншы раз і сама. Вельмі непрыемнае ўражанне робіць малады чалавек, які ўвесі час запрашае на танцы адну і туго-ж дзяўчыну і нібы «не заўважае» іншых. Наогул прыкметнае разбіванне на «парачкі» на людзях непрыстойна.

Такім чынам, прастата і высокароднасць у абыходжанні з іншымі — вось сутнасць добрага тону ў грамадстве. «Прастата і свобода яго рухаў здзівілі мяне», — успамінае Л. Н. Талстой у сваім «Малалецтве» аб прыездзе на вечар аднаго знакамітага сваяка (генерала).

Але вось вечар закончаны. Час разыходзіцца. (Можна з

вечара пайсці і раней, непрыкметаным, абавязкова толькі развітаўшыся з гаспадыні.) Пажадана, каб маладыя людзі выказаць жаданне праводзіць старых, інвалідаў або педагога, калі ён быў на вечары. Юнакі могуць праводзіць дзяўчат.

Спадарожваючы жанчыну, мужчына павінен, калі яна спускаецца па лесвіцы, ісці крыху ўперадзе яе, а калі падымаецца, то на ступеньку ніжэй, ззаду. Калі на вуліцы сустэрненца лужа або канава, мужчына пераходзіць або пераскокае першым і падае жанчыне руку. Ісці дзяўчыне або жанчыне пад руку з двума мужчынамі лічыцца непрыстойным. З двух — пад руку вядзе яе адзін, а другі ідзе побач.

Уменне тримаць сябе на людзях робіць вельмі добрае ўражанне, выклікае прыхильнасць да чалавека і можа паслужыць пачаткам узнікнення вялікай добрай дружбы сустэрненых людзей.

Г. ПУЗІС,
кандыдат філалагічных навук.
(Часопіс «Сем'я и школа»).



КУЛІНАРЫЯ

ПЛОУ

Адварыць 300 г рысу ў той-же колькасці вады да таго часу, калі рыс не стане мяккім і ўся вада не ўбярэцца. Зняць з агню і паліць некалькімі лыжкамі гарачага тлушчу з хатнай птушкі або барановым тлушчам. Кухонным (мясным) відэльцам добра прамяшаваць і пакінуць на поўгадзіны пад накрыўкай. Потым перакласці на сагрэтае блюдо і змяшаваць з баранінай, нарэзанай кубікамі і падсмажанай з цыбуляй і чырвоным перцем у вялікай колькасці.

ЯБЛЫЧНЫ КРЭМ

Згатаваць да мяккасці ў мінімальнай колькасці вады 1 кг яблык. Яшчэ гарачая яблыкі працерці праз сіта і змяшаваць з 300 гр. цукру. Дадаць збітыя ў круту пену 5 бялкоў і мяшаць масу да загущення. Выкласці на шклянку блюда і надаць форму піраміды. Нарэзаць удоўж на кавалачкі 50—60 г ачышчанага міндалю і ўтыкаючы ў крэм кавалачку, прадастаўце і

кі міндалю. Падаць на стол са збітымі з цукрам сліўкамі.

СНЯЖКІ

Зварыць у адкрытай каструлі 1 літр малака. Калі малако закіпіць, адрываваць ад агульной масы збітых у пену 6—7 бялкоў лыжкай маленькія «галушки». Калі яны, апушчаны ў кіпячы малако, падымуцца ўверх, асцярожна дастаць іх з малака, перавярнуць на другі бок і пакласці зноў у малако. Калі кіпение малака зменышыца, працягваць гатаваць галушки. Пакуль малако зноў моцна не закіпіць. Потым асцярожна дастаць галушки з малака і пакласці на блюда. Такім чынам зварыць уесь бялкоў. Затым добра расцерці 6—7 лыжкамі цукровай пудры, павольна паліваць гарачым малаком, у якім адварваліся галушки, і гатаваць, уесь час мяшаючы, пакуль не загусце. Зняць з агню, працягваць мяшаць і, калі кіпіху астыне, паліць гэтай цеплаватай поліўкай галушки.

ЯК ПАЗБАВІЦЦА МАЗАЛЁЎ

Мазалі не толькі прыносяць шмат непрыемных адчуванняў, але і парушаюць прыгожы выгляд нагі. Пры лячэнні мазала ў першую чаргу трэба пазбыцца націраючага або цеснага абутку, які з'яўляецца прычынай непрыемнага і хваравітага стану. Найбольш просты сродак барацьбы з мазалімі — гэта паслойнае зэрзванне мазала лязом бяспечнай брытыи пасля гарачай мыльнай ванны. Каб не дапусціць інфекцыі, аперацыйнае поле праціраеща адэкалонам або эфірам, брытва апускаецца на некалькі хвілін у спірт або адэкалон, а руکі аператар старанна мые мылам. Калі атрымаўся маленькі парэз скуры і паказалася кропелька крыва, ранку трэба змазаць ёдам і пакласці стэрыльную павязку.

З найбольш мэтазгодных пропісаў процімазольных сродкаў можна рэкамендаваць наступныя: саліцылавай кіслаты — 2 грамы, малочнай кіслаты — 2 грамы, эфіру — 2 грамы, калодыя — 10 грамаў. Гэтай вадкасцю змазаюць мазоль на працягу сямі дзён, на восьмы дзень робіцца цёплая нажная ванна, і мазоль здымаетца пазногцем.

Калі мазоль не паддаецца гэтаму спосабу лячэння, то робяць так: мазоль раней размякчаюць у гарачай мыльнай ванне і старанна прасушваюць. Затым робяць маленькае кольца са скрученай ваткі па велічыні мазала і, адзеўшы на мазоль, прыклейваюць той-жэ вадкасцю да пальца. Затым ва ўнутр кольца наліваюць некалькі кропель мазольнай вадкасці, якая тут-жэ і застывае. Праз 2—3 сутак кольца здымаетца з пальца пазногцем у цёплай мыльнай вадзе разам з мазалём. Пры патрэбе працэдура паўтараецца.

Процімазольная вадкасць можа быць заменена мазольным пластырам: мыльнага або ліпкага пластира — 5 грамаў, саліцылавай кіслаты — 1 грам. Сумесь падаграваюць злёгку на агні, намазаюць на шматок матэрыі і прыкладваюць да мазала пасля папярэдняга яго размякчэння ў мыльнай ванне. Працэдура паўтараецца да таго часу, пакуль размякчаныя рагавыя масы мазала поўнасцю не сыйдуць з пальца.

ЯК УБЕРАГЧЫСЯ АД МАСТЫУ

Многія маці, асабліва тыя, якія ўпершыню кормяць дзіця грудзьмі, пакутуюць ад надзвычай балючых трэшчын саскоў.


Вялікае значэнне маюць меры, накіраваныя на агульнае ўмацаванне арганізма: поўназіннае харчаванне, дастатковы сон, штодзённая фізкультурная зарадка, а ў далейшым спецыяльная фізкультурная практикаванні для цяжарных. Карысны штодзённы паветраныя ванны для грудных залоз (па 10—15 хвілін раніцай і ўвечары). Пачынаючы з сёмага — восьмага месяца цяжарнасці, па ўказанию ўрача жаночай кансультаты рэкамендуецца агульнае абрамяненне ўсяго цела ўльтрафіялетавымі праменнямі (кварц).

Абавязкова штодзённа абмывацца да пояса вадой хатнай тэмпературы з дзіцячым мылам, энергічна выціраючы затым грудныя залозы махнатым або грубым ручніком. Часам на сасках, асабліва ў апошнія тыдні цяжарнасці, утвораецца скурачка малозіва.

Калі яна пры абмыванні не здымаетца, зрываясь не трэба. Неабходна прыкладці да саска кавалачак марлі, змочанай вазелінавым маслам (але не вазелінам!). Скурачка мякчэе і праз некалькі гадзін без болю адыходзіць сама. Такія абмыванні трэба рабіць на працягу ўсяго перыяду кармлення.

Суkenку трэба насіць лёгкую, каб свабодна аблігала фігуру і каб тканіну можна было лёгка мыць. На работе лепш насіць паверх суkenki халат. Ліфчыкі на час кармлення патрэбны спецыяльнага пакрою — на шырокім паяску з чашачкамі; шлейкі павінны быць з некалькімі петлямі, якія прышпілы аюць спераду. Мняючца ліфчыкі штодзённа, рэкамендуецца насіць іх і ўчыніць перад надзвіннем прарасоўваць гарачым прасам.

Вельмі вялікае значэнне мае тэхніка кармлення грудзьмі. Лепш за ўсё карміць седзячы, таму што пры гэтым становішчы ў найменшай ступені



КРАСВОРД

Склала М. Беразоўская

Па гарызанталі: 4. Вялікі рускі падарожнік. 5. Правадыр рымскіх рабоў. 7. Транспартная жывёла пустынь. 9. Краіна ў Азіі. 10. Пучок кветак. 11. Прамысловое прадпрыемства. 13. Прыназоўнік. 14. Аптычная прылада. 18. Рака ў СССР. 20. Бліжэйшы друг і памочнік В. І. Леніна. 21. Плыт. 22. Выканаўца ролі Наташы ў кінофільме «Комсамольск». 23. Малочны прадукт. 27. Вада пры тэмпературе ніжэй 0°. 28. Паша. 29. Падстава. 30. Асабістая назва чалавека. 32. Каменны вугаль. 33. Від наборнай машины. 34. Горад-герой.

Па вертыкалі: 1. Востраў у Міжземным моры. 2. Канфэрэнцыя. 3. Прыстасаванне для ўтримання на месцы суднаў. 5. Чалавек, які живе побач. 6. Марское млекакормячае. 7. Парода дрэва. 8. Прыбытак. 10. Горад у Крыму. 12. Геаметрычнае цела. 13. Кароткае апісанне. 15. Акунанне ў ваду. 16. Мацярык. 17. Спартыўныя калектывы. 19. Прылада для лоўлі рыбы. 24. Каштоўны камень. 25. Беларуская паэтэса. 26. Авіяцыйны полк. 27. Судна для плавання. 31. Жаночае паліто.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ У № 7.

Па гарызанталі: 1. Патранташ. 4. Сепаратар. 7. Таксі. 9. Акорд. 11. Вольт. 13. Піла. 14. Севастопаль. 15. Мара. 18. Секунда. 20. Агнямет. 21. Сцэна. 23. Катангес. 24. Нансі. 26. Камендант. 27. Фотахімія. 29. Графа. 30. Шаўкапрад. 32. Алмаз. 34. Крапіва. 35. Фанфара. 37. Кіно. 38. Самарэклама. 41. Файэ. 44. Сталь. 45. Траса. 46. Анапа. 47. Амфітэатр. 48. Напарстак.

Па вертыкалі: 1. Пелапанес. 2. Арол. 3. Штора. 4. Сірон. 5. Руль. 6. Руставелі. 8. Кантынент. 9. Атлас. 10. Дзейнік. 11. Вільнюс. 12. Тракт. 16. Экзаменатар. 17. Эманспатар. 19. Антонаўка. 20. Анемограф. 22. Цукар. 25. Сцяна. 28. Табурэтка. 29. Галактыка. 30. Шпіталь. 31. Дынаміт. 33. Зоатэкнік. 34. Конус. 36. Атава. 39. Анчар. 40. Ліман. 42. Пакт. 43. Кадр.

парушаеца цэласць скуры саска. Пад нагу (левую, калі кормяць з левага боку, правую — калі з правага) неабходна паставіць лавачку. Трэба навучыцца так уводзіць сасок у рот дзіцяці, каб сасок не перагінаўся, не сціскаўся, каб сківіцы малога захопліва-

лі не толькі сасок, але і калясавыя кружкі. Перад кармленнем трэба асцярожна сцайдзіць на кавалачак чытай марлі 2—3 кроплі малака і абцерці ім сасок. Калі малочная залоза нагрубла, даць сасок дзіцяці тады, калі пры лёгкім сцэджванні малако пачне выдзяляцца струменьчыкам.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 01314.

Падпісана да друку 5/IX-56 г.

Друкарня імя Сталіна, Мінск. Цана 1 р. 80 к. Дадатак-выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 100 000 экз. Зак. № 584

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Адрас рэдакцыі: Мінск Праспект імя Сталіна. Дом друку. Пакой 23. Тэлефон 3-17-51



B0000000 198 1236

161 91

00
00